



У чацвер, 29 студзеня, Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з беларускімі і замежнымі журналістамі, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Гутарка будзе зацікаўленай

Мы спыталі ў калег з іншых сродкаў масавай інфармацыі, якое пытанне іх найбольш хвалюе, што яны хочуць спытаць у Прэзідэнта?

Аліцья ПІНЮТА, галоўны рэдактар газеты «Беларус — МТЗ обозрение»: Я заўсёды ацэньвала палітыку нашай дзяржавы як міратворчую. І нават у час эканамічнага крызісу, калі навакольных дзяржаваў захацелі працягнуць сябе не зусім станюча для нас, Беларусь гэта вытрымала.

Павел СУХАРУКАЎ, галоўны рэдактар газеты «Гродзенская праўда»: Сустрэча з кіраўніком дзяржавы — гэта падзея для ўсіх журналістаў, асабліва для прадстаўнікоў рэгіянальных СМІ.

Аляксандр ЛАЗОЎСКИ, галоўны рэдактар «Маладзечанскай газеты»: Маладзечна нездарма называюць горадам маладзі: моладзі, маладзі сем'яў у нас, сапраўды, шмат.

Кіраўнік краіны прыняў кадравыя рашэнні

Аляксандр Лукашэнка 27 студзеня разгледзеў кадравыя пытанні, паведамлі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

- Кіраўнік дзяржавы назначыў: РАМАНОВІЧА Івана Пятровіча — першым намеснікам старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю; СОКАЛА Ігара Сяргеевіча — кіраўніком Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь; КАНГРО Ірыну Сцяпанаву — першым намеснікам старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта; ВАСІЛЕЎСКІЮ Жанну Мікалаеўну — намеснікам старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта; КАВАЛЕНКУ Яўгена Іосіфавіча — дырэктарам Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі.

Аляксандр Лукашэнка таксама назначыў Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Сірыйскай Арабскай Рэспубліцы Аляксандра ПАНАМАРОВА Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Беларусь у Ліванскай Рэспубліцы па сумяшчальніцтве.

Прэзідэнт даў згоду на назначэнне: ДЗЯМІДАВА Дамітрыя Уладзіміравіча — старшынёй Наваполацкага гарвыканкама; ДРАНЕЎСКАГА Уладзіміра Аляксандравіча — старшынёй Браслаўскага райвыканкама; ЯГОРОВА Сяргея Валер'евіча — старшынёй Талачынскага райвыканкама; ПЛАЎСКАГА Алега Альфрэдавіча — намеснікам старшыні Мінскага аблвыканкама; СІРЭНКИ Віктара Іванавіча — намеснікам старшыні Мінскага аблвыканкама; ЗУБАРА Андрэя Леанідавіча — старшынёй Чэрвеньскага райвыканкама;



«МАДЭЛЬЕР» ДЛЯ СНЕГАВІКОЎ

Юрыя КОЛЬБУХ, 6-класнік адной з мінскіх гімназій, упрыгожвае «снежную бабу» ў двары свайго дома.

Фота Аляксандра ПІНЮТА

Дэмаграфія

НАС СТАЛА БОЛЬШ Сёння ў краіне пражывае 9,481 млн чалавек

Такім чынам, колькасць насельніцтва ў краіне на пачатак года толькі крыху не дацягнула да 9,5 мільёна і за мінулы год павялічылася на 12,8 тысячы чалавек, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі.

Разам з тым, моцна радавацца гэтуму плюсу пакуль не варта. Летась у нашай краіне памерла 121 тысяча 601 чалавек, а нарадзілася толькі 118 тысяч 697. Таму натуральнае змяншэнне насельніцтва ў 2014 годзе склала 2904 чалавекі. А вось міграцыйны прырост за мінулы год склаў 15 722 чалавекі, таму насельніцтва і стала больш.

Сяргей КУРКАЧ.



Як не верыць у фатальнасць лёсу, калі пралічыць усе рызыкі загодзя нам не дадзена? Але трагічных момантаў у нашым жыцці магло быць куды болей, калі б не ратавальнікі. Пра тое, з якімі выпадкамі даводзіцца сутыкацца гэтым мужным людзям, размова з супрацоўнікамі пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС.

ЛОСЬ НА ДАРОЗЕ

Дастаткова згадаць той нядаўні трагічны выпадак у Асіповіцкім раёне, калі раз'юшаны лось забіў чалавека з асаблівай жорсткасцю. Жывёла рагамі і капытамі нанесла мужчыне некалькі дзясяткаў ран, ад якіх ён памёр. На дарозе звар'яцела лася мо агінуцца лобам з нас. Як і ў іншай сітуацыі з разраду надзвычайнай.

ЗОНА РЫЗЫКІ, або Работа над чужымі памылкамі



Выратаваны рыбак.

Быў стомлены і прыкмет агрэсіі не працягнуў, але ніхто да яго нават не набліжаўся. Гэта ж дзікі звер, ад якога можна чакаць усяго, што заўгодна. Мы зрабілі нешта накіталі калідора, каб накіраваць жывёлу далей ад жыллага сектара.

СТАР 3

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Дональд Трамп зноў прыгрозіў пазмагацца за пасаду прэзідэнта ЗША



Дональд Трамп зноў паабяцаў уступіць у прэзідэнцкую гонку, перадае CBS News. Амерыканскі мільярдэр на сходзе членаў Рэспубліканскай партыі ў штаце Аёва заявіў, што мае намер балатавацца на пасаду прэзідэнта, «наколькі мне гэтая пасада па плячы». Паводле яго слоў, іншых годных кандыдатаў ад рэспубліканцаў ён не бачыць. Так, Міт Ромні ўжо вылучаўся і прайграў Баруку Обаме ў 2012 годзе. А тады, на думку мільярдэра, перамога на выбарах можна было лёгка. Гаворачы пра Трамп адзначаюць: «Апошняе, што нам трэба, — гэта яшчэ адзін Буш».

МВФ назваў умовы прадстаўлення Кіеву фінансавай дапамогі

Міжнародны валютны фонд акажа фінансавую дапамогу Украіне толькі пры ўмове стабілізацыі становішча ў краіне. Пра гэта заявіла дырэктар-распадарчык МВФ Крысцін Лагард у інтэрв'ю французскай газеце Le Monde. Паводле яе слоў, пры вызначэнні фінансавай падтрымкі вясной 2014 года эксперты МВФ зыходзілі з таго, што канфлікт на паўднёвым усходзе краіны скончыцца да зімы. «Цяпер мы працуем з іншымі варыянтамі, у прыватнасці з падаўжэннем на чатыры гады таго тэрміну, які адводзіцца Украіне на правядзенне рэформаў», — удакладніла Лагард. Яна адзначыла, што аб'ём фінансавання «верагодна, будзе некалькі вышэйшы, чым меркавалася», аднак гэта будзе залежаць ад ваенна-палітычных фактараў. Сувяз паміж эканамічнай і ваеннай сітуацыяй цалкам відавочная, пра што заявіла дырэктар-распадарчык фонду.



ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Медыкі распавялі, як можна дыягнаставаць у сябе рак

Калі пякотка працягваецца тры тыдні і больш, то гэта трывожны знак. Магчыма развіццё рака стрававода або страўніка, піша Zee News. Між тым, толькі кожны другі наведвае ўрача ў сувязі з працяглай пякоткай. А чым раней рак выяўляецца, тым больш шанцаў на лячэнне. Па статыстыцы, прыкладна ў 67% выпадкаў рака стрававода і страўніка, выяўленых на ранняй стадыі развіцця, людзі жывуць мінімум 5 гадоў пасля пастановы аб беражлівым стаўленні да людзей, у тым ліку да падначаленых. «Будзьце вельмі акуратныя — вы на перадавой. І потым, мы заўсёды ў цэнтры ўвагі ставілі клопат аб чалавеку».



У 2014 годзе ў краіне атрымальнікамі дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі (ДАСД) сталі 217,8 тыс. чалавек на агульную суму Вр424,8 млрд.

У эканоміцы Беларусі ў снежні 2014 года было занята 4 млн 470,8 тыс. чалавек — на 1,1% менш, чым у снежні папярэдняга года.

Беларусь часова абмежавала увоз птушкі з Японіі і ЗША.

Прэзентацыя спадарожнікавага тэлеканала «Беларусь 24» прайшла ўчора ў Маскве на XVII Міжнароднай выстаўцы і форуме CSTB'2015.

КОРАТКА

Учора адбылася тэлефонная размова Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка з Прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. У час размовы абмяркоўваліся пытанні, што ўяўляюць узамежны інтарэс.

У Беларусі прагледжана структура спажывецкіх кошыкаў для сацыяльна-дэмаграфічных груп насельніцтва. Галоўная навацыя — уключэнне ў іх паслуг сатавай рухомай электрасувязі.

У 2014 годзе ў краіне атрымальнікамі дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі (ДАСД) сталі 217,8 тыс. чалавек на агульную суму Вр424,8 млрд.

У эканоміцы Беларусі ў снежні 2014 года было занята 4 млн 470,8 тыс. чалавек — на 1,1% менш, чым у снежні папярэдняга года.

Беларусь часова абмежавала увоз птушкі з Японіі і ЗША.

Прэзентацыя спадарожнікавага тэлеканала «Беларусь 24» прайшла ўчора ў Маскве на XVII Міжнароднай выстаўцы і форуме CSTB'2015.

ЭНЕРГЕТЫЧНЫЯ НАПОІ: ПАКІНУЦЬ НЕЛЬГА АБМЕЖАВАЦЬ?

Бізнесмены і медыкі шукаюць пункты судакранання

Напрыканцы лістапада ў Мінску адбылося пасяджэнне міжведамаснай камісіі па справах напоўнагадовых, дзе прагучалі прапановы забараніць продаж энергетычных напой асобам да 18 гадоў. Днямі прадстаўнікі бізнесу і Міністэрства аховы здароўя абмеркавалі гэтае пытанне на спецыяльна арганізаваным «круглым stole».

3 ПАЛІЦ ЯКІХ КРАМ МОГУЦЬ ЗНІКНУЦЬ ЭНЕРГЕТЫКІ?

Мяркуюцца забараніць продаж танізуючых напой дзецям да 18 гадоў і абмежаваць каналы збыту, — сцвярджае першы намеснік генеральнага дырэктара ўнітарнага прадпрыемства «Кода-Кола Беўрыдзьдз Беларусія» Андрэй РАШЧУП-КІН. — У «чорны спіс» рызыкуюць трапіць крэмы плошчай, меншай за 50 квадратных метраў, у тым ліку і на аўтазапраўках, дзе кіроўцы могуць пры неабходнасці купіць танізуючы напоі, і масавыя мерапрыемствы. У тым ліку мяркуюцца абмежаваць і па рэкламе. Я не кажу пра энергетыкі, якія

НА «ЛАВЕ ПАДСУДНЫХ» — КАФЕІН?

Адзінай думкі аб адназначнай карысці ці шкодзе энергетычных напой сярод навукоўцаў не існуе. Тым не менш дзеля большай бяспекі на ўпакоўцы з імі наносіцца надпіс, які папярэджае аб непажаданасці ўжывання энергетыку падлеткам, цяжарным і жанчынам, якія кормяць дзяцей, і людзям, якія пакутуюць на павышаную нервовую ўзбуджанасць, бяссонніцу і артэрыяльную гіпертэнзію.



СТАР 3

Кіраўнік краіны прыняў кадравыя рашэнні

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вядома, перад прэзідэнцкімі выбарамі, мы гэта не скрываем, гэта работа павінна быць актуалізавана, і акцэнтавана ўвага менавіта на патрэбах людзей. Звярніце на гэта ўвагу — работа з людзьмі становіцца кравеугольным каменем вашай работы», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт асобна закрануў тэму зарплатаў дзяржслужачых. «У нас няпростая сітуацыя і з аплатай працы дзяржаўных служачых, перш за ўсё чыноўнікаў. Ніколі яшчэ мы не правальваліся і не адставалі ад сярэднямесячнай зарплаты ў прамысловасці і ніколі не было такой прапарцыі да сярэдняй зарплаты па краіне. Мы сур’ёзна адстаём. Але вы разумееце, што ў гэты час калі мы пачнём вылучаць зарплату дзяржслужачых, то атрымаем адпаведную рэакцыю народа», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што зарплата дзяржслужачых павышаць трэба, але за кошт аптымізацыі, скарачэння дзяржаўнага апарату, мінімізацыі тых функцый, якія дзяржапарат павінен ажыццяўляць. Ісці трэба толькі гэтым шляхам, перакананы Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў: «Сказаць, што вы прыходзіце на кіруючыя пасады ў няпросты час, гэта значыць, не сказаць нічога. Час вельмі складаны як з пункту гледжання эканомікі, так і ў палітычных адносінах. Яшчэ раз падкрэслію, што мы да гэтага часу, як і многія нашы суседзі, ды і іншыя дзяржавы, не выйшлі з таго эканамічнага крызісу, які разгарнуўся ў свеце. Мы не кінулі нашу дзяржаву ў вір таго крызісу, хоць прапаноўвалі многа: ну, акулуюлася ўся эканоміка, паляцела на дно, давайце і мы следам, тады будзем адтуль спакойна паднімацца, як іншыя. Мы пайшлі іншым шляхам, стрымлівалі наступленне гэтага крызісу, усяляк абаранялі людзей і, зразумела, што мы вельмі мякка ўваходзілі ў гэты крызіс. А цяпер у сувязі з тым, што тэрмін гэты расцягнуўся, нам даводзіцца працягчы час і выходзіць з гэтага крызісу. Усё было б нічога, мы быццам знайшлі той шлях, па якім павінны былі ісці. Але ўзніклі знешнія абставіны, у канцы мінулага года асабілае — абвал расійскага рынку, абвал расійскай валюты, а гэта палавіна нашага экспарту, сур’ёзна паўплываў на нашу эканоміку».

Прэзідэнт запэўніў, што мы абавязкова пераадолеем гэтыя крызісныя з’явы. Паводле яго слоў, разгарнулася вельмі сур’ёзная работа па дыверсіфікацыі рынку збыту беларускіх тавараў. «Абноўлены ўрад сур’ёзна працуе ў гэтым напрамку. Але тут мы нічога не зробім без вашай работы на месцах. Таму што ўсё, што прыносіць карысць дзяржаве, шчасце народу, багачце гэтай дзяржаве, ствараецца там, куды вы прыйдзецца заўтра працаваць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама сказаў: «Абстаноўка няпростая, але не катастрофічная і нават не крытычная. Стаіць перад сваімі падначаленымі пэўныя задачы і дабівайцеся іх выканання. Без усялякай дурасці, без усялякіх наскокаў, не трэба размахваць шапскамі, не трэба нічога прыдумваць. Памятайце, што ў вас у падпарадкаванні такія ж людзі, як вы самі, з такімі ж сям’ямі, якім яны павінны ўдзяляць увагу».

УМАЦОЎВАЦЬ УЗАЕМАДЗЕЙННЕ

Інфармацыйным ведамствам Беларусі і Расіі важна рухацца наперадзе сучасных інфармпрацэсаў
Такое меркаванне выказала падчас сустрэчы ў Мінску з міністрам сувязі і масавых камунікацый Расійскай Федэрацыі Мікалаем Нікіфаравым міністр інфармацыі Беларусі Лілія АНАНІЧ, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле яе слоў, супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ў інфармацыйнай сферы ніколі не перарывалася, носіць традыцыйны характар. У бліжэйшы час расійскіх гасцей ў Беларусі чакаюць з 11 па 15 лютага на XXII Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы, на першым міжнародным сімпозіуме літаратару «Пісьменнік і час», які адбудзецца ў дні выставы.

«Для нас вельмі важна, каб тая палітычныя, эканамічныя адносіны, адносіны братэрства, якія існуюць паміж дзвюма дзяржавамі, адэкватна трансліраваліся ў інфармацыйным асяроддзі. Асабліва цяпер, калі ў сферы друкаваных і электронных СМІ інфармацыйныя патокі фарміруюць далёка не заўсёды тая, хто хацеў бы, каб адносіны паміж Беларуссю і Расійскай Федэрацыяй насілі не такі цёплы, братэрскі характар. Мы павінны ўмацоўваць узаемадзейненне і рабіць усё, каб інфармацыйнае асяроддзе было актыўным, дынамічным, пазітыўным для будаўніцтва Саюзнай дзяржавы», — сказала Лілія Ананіч.

Беларусь і Расія ў вялікай ступені інтэграваныя ў інфармацыйным асяроддзі, падкрэсліла міністр. У Беларусі вялізнае кола чытачоў расійскай прэсы, гісторыя якой налічвае 70-80 гадоў, у Расіі знаходзіць сваю аўдыторыю беларускія выданні. Тэлебачанне Беларусі і Расіі таксама актыўна супрацоўнічае. Разам з тым ёсць патрэба ў расоўванні шэрагу праектаў, у прыватнасці, тэлеканала «Беларусь 24», на больш шырокую прастору ў Расіі.

Па меркаванні Ліліі Ананіч, сёння асабліва важна працаваць разам, улічваючы новы складнік — інфармацыйны тэхналогіі. Яна падкрэсліла, што і ў Беларусі, і ў Расійскай Федэрацыі актыўна трансфарміруюцца нацыянальнае заканадаўства ў сферы інфармацыі. Беларусь вылучае ў першую чаргу вопыт Расіі, а таксама іншых краін, у пытанні арганізацыі бар’ераў для дэструктыўнай, разбуральнай, незаконнай інфармацыі. У Беларусі прымаюцца рашэнні ў рамках дзейнага заканадаўства па функцыянаванні дэструктыўных сайтаў. Міністр адзначыла, што такая дзейнасць вітаецца грамадствам і грамадзянская пазіцыя ў гэтым пытанні вельмі актыўная.

Акрамя таго, Лілія Ананіч лічыць важным умацоўваць супрацоўніцтва з інфармацыйнымі ведамствам іншых краін СНД, а таксама ў межах Еўра-азійскага эканамічнага саюза.

■ Погляд

АСВЕНЦЫМ: ГАДАВІНА ВЫЗВАЛЕННЯ

Хлусня гістарычных рэвізійністаў і абуджэнне нацыянальнага гонару

Жудасны комплекс канцэнтрацыйных лагераў смерці, дзе, згодна з афіцыйнымі звесткамі, карнымі часткамі СС было знішчана больш за 1 мільён 400 тысяч чалавек, быў вызвалены войскамі 1-га Украінскага фронту пад камандаваннем маршала Конева 70 год таму — 27 студзеня 1945 года.

ПАМЯЦЬ НЕ ЯДНАЕ

У 1947 годзе ўладамі тады яшчэ сацыялістычнай Польшчы на тэрыторыі лагера ў памяць пра загінулых вязняў быў створаны музей, у 1996 годзе ўрад Германіі прызначыў дату вызвалення Асвенцыма афіцыйным Днём памяці ахяр халакоста (больш за мільён загінулых былі ўрэжымі), а рэзалюцыяй ААН 60/7 ад 1 лістапада 2005 года дзень 27 студзеня аб’яўлены Сусветным днём памяці ахяр халакоста.

Такім чынам, 27 студзеня — знакавая дата для многіх народаў свету. Здавалася б, міжнародная салідарнасць у асуджэнні злачынстваў гітлераўскага рэжыму, адзінадушна народнаў і дапамоце жывым ахяркам рэпрэсіі павінны былі стаць надзейным падмуркам для мірнай сучаснасці і будучыні, а дні вызвалення Асвенцыма — тым парогам, перад якім палітыкі ды кіраўнікі дзяржаў пакідаюць свае спрэчкі і амбіцыі, моўчкі знімаюць кашуліцы і аднаюцца з тым, каб аддаць даніну павагі нявінна загінулым у мінулым, чья трагедыя ёсць нямы ўрок для нас, якія жывуць зараз.

Аднак, як гэта ні дзіўна, так не адбываецца. Хутчэй наадварот, вядомыя гістарычныя даты і падзеі ўсяляк перакручваюцца і перайнаваюцца сучаснымі палітыкамі ды дзіўным чынам уключаюцца ў бягучыя геапалітычныя спрэчкі. Сумыні і павучальны юбілей вызвалення Асвенцыма, на жаль, таксама не мінуў гэтай ганебнай практыкі. З улікам няпростых, мякка кажучы, адносіннаў Захаду і Расіі, дзе асабліва шчырае гэтым разам ужо зусім не «сацыялістычная Польшча», Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін не атрымаў запрашэння прыняць удзел у мерапрыемствах з нагоды вызвалення Асвенцыма. Спрабуючы апраўдаць гэты луйны дыпламатычны здзек, польскі міністр замежных спраў Гжэгож Схетына

заявіў у інтэрв’ю польскаму радыё, што «Асвенцым вызвалілі ўкраінцы, бо менавіта яны былі там у той дзень і адчынілі браму».

ЧАМУ ПАМЫЛІўСА ПАН СХЕТЫНА?

Шчыра кажучы, цяжка паверыць у тое, што Схетына, які ў свай час скончыў гісторыка-філасофскі факультэт Варшаўскага ўніверсітэта, не ведае, што часці Чырвонай Арміі не камплектаваліся па нацыянальнай прыкмеце, а 1-ы Украінскі фронт узнік 20 кастрычніка 1943 года не шляхам мабілізацыі вайскоўцаў украінскай нацыянальнасці, а згодна з загадам Стаўкі Вярхоўнага Галоўнакамандуючага пасля перайменавання Варонежскага фронту. Безумоўна, у шэрагах 59-й і 60-й армій, што вызвалілі Асвенцым, былі і ўкраінцы, аднак там змагаліся і рускія, беларусы, грузіны, узбекі і прадстаўнікі іншых рэспублік Савецкага Саюза. Не верыцца таксама і ў тое, што пан Схетына, згодна з меркаваннем польскіх журналістаў, спрабаваў «выкруціцца» з дыпламатычнага казусу, бо надта няўкліядна тое «выкручванне» выглядае для чыноўніка, надзеленага высокім рангам міністра замежных спраў.

Цяжка паверыць у тое, што Схетына не ведае, што часці Чырвонай Арміі не камплектаваліся па нацыянальнай прыкмеце, а 1-ы Украінскі фронт узнік 20 кастрычніка 1943 года згодна з загадам Стаўкі пасля перайменавання Варонежскага фронту.

Падаецца, што скандальныя выказванні польскага чыноўніка былі абсалютна узважанымі і, больш за тое, вынікаюць з даўно распрацаванай стратэгіі гістарычнага рэвізійнізму, задача якога — пазбаўляць савецкія народы права на Вялікую Перамогу і гэтым замацаваць другарадную, падначаленую, ролю Расіі ў адносінах з Захадам.

З гэтай мэтай спецыяльнымі службамі і рознымі «некамерцыйнымі арганізацыямі» ЗША, Вялікабры-

■ Ва ўрадзе

САДАВІНЫ І АГАРОДНІНЫ — УДОСТАЛЬ

Цэны на айчынную плодаагароднінну прадукцыю павінны быць абгрунтаванымі. На гэта звярнуў асаблівае ўвагу прэм’ер-міністр Андрэй КАБЯКОЎ падчас пасяджэння Прэзідыума Савета Міністраў, дзе сярод іншага разглядалася і пытанне аб выкананні даручэння кіраўніка дзяржавы па забеспячэнні ўнутранага рынку якаснай і неадарожнай айчынай плодаагароднінай прадукцыяй, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Абласнымі выканаўчымі камітэтамі і Мінскім гарвыканкамам, у адпаведнасці з даручэннем кіраўніка дзяржавы, павінна быць забяспечена падтрыманне рознічных цэн на плодаагароднінну прадукцыю і бульбу на даступным для насельніцтва ўзроўні, — нагадаў прэм’ер. — Гэтакім спрыяе захаванне дзяржаўнага рэгулявання цэн на плодаагароднінну прадукцыю, стабілізацыйных фондаў, якія штогод ствараюцца аблвыканкамамі і Мінгарвы-

канкамам, а таксама сістэма закупак Белкаапаюзам плодаагароднінай прадукцыі, бульбы, дзікарастучых пладоў і ягад у насельніцтва».

Аднак, нягледзячы на забяспечанасць унутранага рынку айчынай плодаагароднінай прадукцыяй і бульбай, рознічныя цэны на іх у 2014 годзе, канстатаваў прэм’ер, раслі высокімі тэмпамі. Акрамя таго, звесткі па пачатак гэтага года таксама кажучь аб тым, што тэмпы росту цэн на плодаагароднінну прадукцыю высокія. Пэўную ролю ў гэтым, безумоўна, выконвае і сезонны фактар, аднак кошты, падкрэсліў Андрэй Кабякоў, усё ж павінны быць абгрунтаванымі.

Сёння па асобных пазіцыях айчынай плодаагароднінай прадукцыя даражэй за імпартную. Гэта прыводзіць да таго, што доля імпартнай прадукцыі ў ўнутрым рынку расце. У сувязі з гэтым Мінсельгасфарму, аблвыканкамам і Мінскаму гарадскому выканаўчаму камітэту даручана прыняць

меры па павышэнні канкурэн-таздольнасці айчынай плодаагароднінай прадукцыі на ўнутрым рынку па цэнавым фактары.

«Усяго года задавальнення ўнутранага попыту па імпарце ўвозіцца каля 430 тысяч тон агародніны і садавіны ў год на суму каля \$640 млн, з якіх каля 330 тысяч тон адносіцца да крытычнага імпарту і сезонных тавараў, — сказаў першы намеснік міністра гандлю Артур КАРПОВІЧ. — Такім чынам, імпартная плодаагароднінная прадукцыя, якую мы ў перспектыве можам замесціць прадукцыяй беларускай вытворчасці, па нашай ацэнцы, складае да 100 тысяч тон на суму каля \$150 млн у год.

Акрамя таго, сёння ў стабілізацыйныя фонды традыцыйна ўжо закладаецца больш прадукцыі, чым устаноўлена адпаведнымі планами. Таму мы здольныя забяспечыць унутраны спажывецкі рынак сваёй прадукцыяй у неабходных аб’ёмах».

28 студзеня 2015 г.

ЗВЯЗДА

НА «ПРАМОЙ ЛІНІІ» — МІНІСТР КУЛЬТУРЫ

У пятніцу, 30 студзеня, з 10.00 да 11.00 у «Звяздзе» пройдзе «прамая» тэлефонная лінія з міністрам культуры Рэспублікі Беларусь Барысам Уладзіміравічам Святловым. Папярэднія пытанні можна даслаць на электронны адрас **info@zvyazda.minsk.by** з пазнакай «Прамая лінія» ці агучыць па тэлефоне **287-18-51**. Падчас «прамой лініі» свае пытанні міністру культуры можна задаць па тэлефоне **287-18-71**.



■ На кантролі

Пераблыталі рахункі?

Фінансва-гаспадарчую дзейнасць дзвюх буйных медыцынскіх устаноў Гомеля правярні супрацоўнікі дзяржкантролю. Яны не выключылі, што зноўдзеныя парушэнні могуць быць і ў іншых бальніцах і паліклініках.

Бюджэтныя ўстановы аховы здароўя маюць права ажыццяўляць дзейнасць, якая прыносіць прыбыткі. Апошнія ў гэтым выпадку паступаюць на асобны рахунак. І выдаткі на аказанне платных паслуг ажыццяўляюцца таксама асобна ад бюджэтных.

Тым не менш гомельская гарадская паліклініка № 1 у 2013 годзе амаль 54,5 млн рублёў незаконна пусціла на аплату выдаткаў па платных медыцынскіх паслугах.

У Гомельскай гарадской бальніцы № 4 бюджэтнымі сродкамі (больш як 36 млн рублёў) скарысталася, каб плаціць зароботную плату двум звышнарматывым штатным урачам, кожны з якіх працаваў на 0,5 стаўкі.

ГУЛЬНЯ Ё ХОВАНКІ

Выцягнуць малага з-пад батарэі змаглі толькі выратавальнікі.

У горадзе Высокае Камянецкага раёна бяскрыўдна гульня ў хованкі дзэяей скончылася спраўдзеным шокам для бацькоў. Вечарам муж з жонкай уключылі тэлевізар, а дзеці — сямігадовы Данііл і трохгадовы Кірыл — гулялі ў суседнім пакоі. Каб схвацца ад брата, меншы хлопчык вырашыў прабрацца ў нішу для радыятара ацяплення. У выніку яго галава аказалася паміж падлогай і трубой. Бацькі самастойна вызваліць сына не змаглі і патэлефанавалі ў службу МНС. Праз лічынны хвілінны спецыялісты паста, які дэспышаравалі ў Высокім, былі на месцы. Каб дапамагчы хлопчыку спатрабілася каля гадзіны.

Начальнік Высокаўскай пажарнай аварыйна-выратавальнай часці №2 Андрэй Арцём’ёў кажа, што падобных выплкілаў у яго яшчэ не было. А вось Кірыл, паводле слоў выратавальніка, аказаўся спраўдзеным хлопцам: не плакаў, не хныкаў, выконваў усё, што яму гаварылі.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

А ІМ УСЁ ТРЫН-ТРАВА

На Магілёўшчыне п’яныя кіроўцы папоўнілі за год дзяржаўную больш чым на 16,5 мільярд рублёў.

Пра тое, што яны маглі загубіць жыцці, якія наогул не падаюцца ніякай ацэнцы, нават страшна падумаць. Магілёўскія інспектары дарожнага руху прыводзяць жahlівыя прыклады. Летас у Оршы затрымалі мясцовага жыхара, які знаходзіўся за рулём у наркатычным стане. Штраф, які ён атрымаў, склаў 10,5 мільёна рублёў. Але парушальнік яго нават не паспеў выплаціць, як паўторна папаўся. На гэты раз ужо ў Магілёве і зноў пад удзеяннем наркатычнага зеляля. Мужчына пазбавіўся машыны і павінен будзе заплаціць штраф яшчэ большых памеру, чым папярэдняй. І добра, калі ён зробіць правільныя высновы. Але прыкладаў, калі кіроўцы ігнаруюць патрабаванні закону, на жаль, не рэдка. Па словах старшага інспектара ДА УУС Магілёўскага аблвыканкама Аляксандра Кіркавала, летас на дарогах вобласці затрымана 1100 п’яных кіроўцаў, у тым ліку 64 — паўторна. У бюджэт дзяржавы з іх сплачана больш чым 16,5 мільярда рублёў. А калі складзі ўсе тэрміны пазбаўлення іх вадзіцельскіх правоў, атрымаецца уражлівая лічба — 3,5 тысячы гадоў.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

ДЗЕ ГРОШЫ? МАБЫЦЬ, НА ПУШКІНА ВЕДАЮЦЬ?

У сталіцую мільіоны з заявай аб крадзжы шасці тысяч долараў звярнуўся падпрымальнік з Гродна. Аказалася, у сваім родным горадзе ён пазнаёміўся з грамадзянінам з Растова-на-Доне, які займаўся груза-перавозкамі...

Пасля некалькіх сустрэч і перагавораў новы знаёмы прапанаваў падпрымальніку партыю бытавой тэхнікі па вельмі выгаднай цане, што вынікае з інфармацыі Фрунзенскага РУУС г. Мінска. Тавар быццам бы знаходзіўся ў сталіцы, куды і было вырашана выправіцца на машыне гродзенца. Па дарозе з транспартным сродкам нешта здарылася, уладальнік выйшаў з салона і адкрыў капот. Барэстка з грашмава засталася чакаць гаспадара ў машыне...

Калі зноў выправіліся ў дарогу, нечакана высветлілася, што ў новага знаёмага падпрымальніка крыху змяніліся планы: яму спатрэбілася заехаць за знаёмай на сталічны праспект Пушкіна. Там мужчына «ненадоўга» выйшаў з машыны...

Калі адоўтнасць кампаньёна зацятнаўся, падпрымальнік выявіў і адсутнасць у сваёй сумачцы шасці тысяч долараў, пасля чаго і звярнуўся ў міліцыю.

БОЕПРЫПАСЫ Ё ПАД’ЕЗДЗЕ

Пра такую знаходку ў шматкватэрным жылым доме ў Мар’інай Горцы стала вядома ранкам.

Падчас аператыўна-пошуковых мерапрыемстваў ужо ў двухкамернай кватэры на першым паверсе на стале былі выяўлены дзве гранаты, мінамётная міна, абыма і з 19-цю патронамі і нават дзве гарматныя ядры. Для забеспячэння пажарнай бяспекі да месца знаходкі, якое ахоўвалі міліцыянеры, былі накіраваны дзве аўтацэстэрны Пуховаўскага раённага адрздела па надзвычайных сітуацыях. Жыльцоў з пад’езда эвакуіравалі. Размінраванне праводзілі вайскоўцы. Які больш высветлена падчас яго, усе боепрыпасы былі не дзёкуымі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ВЫНЕСЕНЫ ПРЫСУД ЗАБОЙЦЫ НЕМАЎЛЯЦІ

15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму атрымаў жыхар Баранавічаў, які выкінуў 5-месячнае немаўля з балкона пятага паверха.

Трагедыя адбылася 16 мая. 31-гадовы грамадзянін гасціў у сваёй знаёмай у адным з інтэрнатаў Баранавічаў. У кампаніі яшчэ з адной жанчынай яны распівалі алкольнік. Калі ж пасля 12 ночы выпіўка скончылася, жанчыны выклікалі таксі і паеха-лі за дабаўкай. 7-гадоваму дачку гаспадыня ўзлязла з сабой, а немаўля пакінула з п’яным сябрам. Пасля гэтага суседзі чулі дзіцячы плач за сцяной, які раптам спыніўся. Відэочка, дзіця перахаджала спаць абвінавачанаму, ён выйшаў на балкон і скінуў малое ўніз.

Падчас следства грамадзянін шмат разоў мяняў паказанні, выдмульваў розныя версіі здарэння, але суд прызнаў яго віну даказанай і вынес рашэнне, пра якое сказана вышэй. Як па-ведзіма начальнік адрздела Брэсцкай абласной пракуратуры Алена ЛЕШЧАНКА, прыговор не ўступіў у законную сілу і можа быць абскарджаны.

Яна СВЕТАВА.



таніі і блізкіх да іх краін выдаткоўваюцца значныя сродкі на распрацоўку шматлікіх гістарычных фальсіфікацый (кшталту рэзанансных кніг савецкага разведчыка-зрадніка Віктара Раўзна — «Суворав»…). У такіх публікацыях з абсалютна вычарна-скай логікай сцвярджаецца, што «Савецкі Саюз планаваў першым напаści на Германію», «Сталін нясе роўную адказнасць з Гітлерам за распальванне вайны» і ўвогуле сама вайна не «Вялікая Айчынная», а ўсяго «сустыканые двух таталітарных рэжымаў», якое скончылася не вызваленнем народаў, «а заменай адной акупацыі на другую».

Нездарма ў краінах Цэнтральнай Еўропы, што перажываюць «радасць памаранчавых рэвалюцый», побач з умацаваннем ідэалогіі русофобскага нацыяналізму, разбурэннем буйной прамысловасці і ліберальнымі эканамічнымі рэформамі заўжды кроўчць так званае «дэсаветаізацыя», у аснове якой ляжыць руйнаванне культуры Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчынай вайне.

ШТО РАБІЦЬ, КАБ ЗАХАВАЦЬ НАЦЫЯНАЛЬНУЮ СВДАМОСЦЬ?

Відавочна гэта і на прыкладзе сённяшняй Украіны, калі, будучы з афіцыйным візітам у Германіі, украінскі прэм’ер Яцанюк вызначыўся абсалютна

— Сёння людзі, які прыходзяць да мяне на прыём, вельмі рэдка ўзімаюць асабістыя пытанні, — гаворыць Людміла МІХАЛЬКОВА, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, абраная ад Жыткавіцкай выбарчай акругі. — Іх звычайна цікавяць глабальныя праблемы: калі на Палессі будзе нармальна вада, калі газправод ахопіць усю тэрыторыю краю?



— А як жа наконт «традыцыйных» пытанняў?

— Вядома, ёсць і такія: пра нездавальняючы стан дарог, дэфіцыт кваліфікаваных кадраў некаторых спецыяльнасцяў. Актуальнымі застаюцца пытанні тэхнічнага абслугоўвання будынкаў, рамонтна дамоў і іншых. Штомесяц я сустракаюся з жыхарамі свайго рэгіёна, правожу прыёмы грамадзян на месцах, і, безумоўна, ніводны зварот не застаецца без увагі. Усе, у тым ліку дробныя пытанні, якія ўзнікаюць у людзей, мы звычайна разам імякнёмся тэрмінова вырашыць на ўзроўні раёна. Каб разабрацца ў той ці іншай сітуацыі, прыягваем розныя службы. Дарчы, у маю выбарчую акругу, акрамя Жыткавіцкага раёна, уваходзіць Петрыкаўскі раён і чатыры сельсаветы Лельчыцкага. А яшчэ людзі звяртаюцца да мяне пісьмова ў Палату прадстаўнікоў. Як старшыня пастаяннай камісіі я вяду прыём і ў Мінску. Што ж датычыцца чыстай вады — гэта асабліва боль Палесся, дзе яна не хапае станцыяй абезжалежвання. На жаль, мы не можам хутка вырашыць праблемы, якія патрабуюць вялікіх матэрыяльных затрат — пабудавать новую станцыю каштуе мільярдны сум. І ўсё ж спадзяюся, што мы вернемся да выканання праграмы «Чыстая вада». Нядаўна губернатар Гомельшчыны Уладзімір Дворнік паведаміў, што сёлета Жыткавічы, як многія населеныя пункты на Гомельшчыне, набудуць сучасны выгляд. Ён робіць усё магчымае для рэгіёна, лічыць неабходным нават апрацоўваць пажаданні людзей. Вельмі прыемна працаваць разам з такой ініцыятыўнай выканаўчай уладай, з рэгіянальнымі дэпутатамі.

— Людміла Сцяпаняўна, вы ўзначальваеце Пастаянную камісію Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве. Шэраг рэзанаансных ініцыятыў народных абраннікаў ужо сталі законам...

— Прыняццё змены закралі больш за 200 артыкулаў крывінальнага, адміністрацыйнага, гаспадарчага, працэсуальнага і выканаўчага права. Маю на ўвазе дасудовую дамову пра супрацоўніцтва, і крывінальна-прававое кампенсаванне, і адказнасць абавязаных асоб, супрацьдзеянне незаконнаму абарачэнню наркатыкаў, і больш жорсткае пакаранне для тых, хто садзіцца за руль у нецвярозым стане, і многія іншыя... Дарчы, пасля ўдасканалвання закона значна знізілася колькасць п'яных кіроўцаў і людзей, якія загінулі на дарозе па іх віне. Асобна хачу сказаць пра змены пры налічэнні мінімальнай пенсіі. Мне многія людзі такое пытанне задавалі: чаму я ўсё жыццё адпрацаваў, а пенсію атрымліваю прыкладна такую ж, як сусед, які лінды біў? Нельга ўраўнілаўкай займацца. Цяпер жа стаж для атрымання мінімальнай пенсіі павялічаны да 15 гадоў. Што тычыцца транспартнага падатку, яго сёлета на 50% зменшылі для пенсіянераў і інвалідаў.

— На ваш погляд, якія грамадскія, жыццёвыя запатрабаваныя людзей неабходна тэрмінова задаволіць?

— Работа з людзьмі дазваляе атрымаць зрээ грамадскай думкі, а на пасяджэнні сваёй камісіі мы абгульваем названыя ў рэгіёнах праблемы і адрасуем іх ураду. Паглядзіце, які маленькі памер пенсіі ў інвалідаў, у тым ліку — інвалідаў дзяцінства. Бацькам, якія часта прысвечваюць сябе хвораму дзіцяці, вельмі цяжка існаваць на такую малую дапамогу. Таму для мяне цяпер гэта — самае галоўнае сацыяльнае пытанне. Мая задача сёння — дабівацца, каб адбылося павышэнне пенсіі інвалідам. Я б хачела ажыццявіць гэта да канца свайго тэрміну работы ў Палате прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.
Фота аўтара.

А ЯК У ВАС? ДРУКАВАННЯ ПАМОЧНІКІ

У «МС» на Магілёўшчыне ёсць пераемнік

На сталае старшыні Краснапольскага райсавета дэпутатаў Анжалікі Гоман на самым бачным месцы ляжыць падшыўка «Звязды» з усімі выпускамі «Мясцовага самакіравання». А побач раённая газета, дзе таксама ёсць такая старонка: газета раз на месяц вядзе «ўлік» усіх добрых спраў народных абраннікаў.

Анжаліка Гоман прызнаецца, што друкаваныя памочнікі вельмі дапамагаюць у гэтай пакулі што новай для яе справе. Рэспубліканскае выданне дае магчымасць даведацца, як вырашаюцца складаныя пытанні ў іншых абласцях, а раённае — падтрымаць ініцыятыўныя прадстаўнікоў мясцовага кіравання і самакіравання.

Чым не прыклад для пераймання ініцыятыва дэпутата райсавета Аляксандра Ермачанкі, які арганізаваў насаўленіцтва на пабелку калгаснага саду ў аграгарадку Пачпы?

А вось загадка ФАПа аграгарадка Горы Ірына Аляксееўна вызначылася як актыўны ўдзельнік і арганізатар акцый па добраўпарадкаванні. Летась яна разам з жыхарамі дапамагла падрыхтаваць аграгарадок да раённых «Дажынак».

— Наогул дэпутаты падабраліся неабякавыя, кожны імякнецца ўнесці пасільны ўклад у агульную справу, — кажа Анжаліка Арнольдаўна. — Вучымся працаваць у калектыве, па прыкладзе абласцкага праводзім выязныя сесіі, семінары, вучобу. Летась у Горах знаёміліся з вопытам вядзення падсобных гаспадарак. Там жыўе сям'я, у якой нават міні-абсталяванне для дойкі кароў ёсць.

Разам з выканаўчай уладай дэпутаты змагаюцца за здаровы лад жыцця і займаюцца прафілактыкай злачынстваў. Падчас правядзення дзён Саветаў, разам з праваахоўнікамі і прадстаўніцтвамі сацыяльных службаў яны наведваюць небяспечныя сем'і, знаёмяцца з працай сацыяльна значных аб'ектаў. У рабоце апошняй выязной сесіі прымаў удзел старшыня абласцкага Анатоль Ісачанка, які з'яўляецца дэпутатам ад Краснапольскага акругі.

Усе гэтыя і іншыя падзеі знайшлі сваё адлюстраванне на старонках «МС» раённага маштабу. Дарчы, там можна пачытаць і водгукі жыхароў на дзейнасць мясцовай улады.

— Наогул, трэба не сядзець на месцы, а праводзіць больш выязных мерапрыемстваў, сустракацца з насельніцтвам, — лічыць Анжаліка Гоман. — Асноўныя праблемы, з якімі да нас звяртаюцца, датычацца добраўпарадкавання дарог, вулічнага асяцялення. Не халае насельніцтва і забяспечаных мерапрыемстваў, таму плануем адзначыць святы вёсак і вуліц. Гэта аб'ядноўвае людзей, яны пачынаюць больш уважліва ставіцца да сваіх суседзяў, паважаць іх інтарсы. А разам працей вырашаць праблемы.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

СВОЙ СЯРОД СВАІХ

ХТО Ё ВЁСЦЫ ГАСПАДАР?

Шклоўскі фермер перавыхоўвае лайдакоў, возіць на сваім аўтобусе вясковых дзяцей у раённую школу і дапамагае пенсіянерам

Нэллі ЗІГУЛЯ

Аляксандр КАНАВАЛАЎ — асоба ў сваім раёне вядомая.

Ён дэпутат Шклоўскага раённага і адначасова Каменалаўскага сельскага Саветаў, сапраўдны гаспадар і незамены чалавек для жыхароў вёсак Старавадзянскай выбарчай акругі, якія аддалі за яго на леташніх выбарах свае галасы. Людзі ведаюць: да яго можна звяртацца з любым пытаннем — абавязкова дапаможа.

Нарадзіўся... «у трактары»

Разам са старшынёй Шклоўскага райсавета Аляксандрам ДАВЫДОВІЧАМ едем да фер-

мера ў Новыя Камсёнічы. Снег валіць так, быццам вырашыў нагнаць упушчанае за ўсю зіму. Але мае хваляванні (усё ж да вёскі 30 кіламетраў) хутка развейваюцца: дарога чыстая, відаць, што тут нехта вельмі старанна папрацаваў.

— Канавалаў на сваім участку заўсёды ўзорны парадка падтрымлівае, — задаволена кажа Аляксандр Давыдовіч. — Гаспадар, адным словам.

Сялянска-фермерская гаспадарка «Новы быт», якой кіруе Аляксандр Канавалаў, — адна з самых вялікіх у раёне. Па плошчы яна займае каля 1400 га, але фермер гатовы ўжо сёння апрацоўваць 2000. Кажы, што магутнасцю і яго для гэтага хопіць. Вунь стаіць цэлы двор тэхнікі. Прычым не замежнай, а выключна беларускай. Ён сам у ёй добра разбіраецца, і праблем з яе работай няма. Самажэны аналагі, магчыма, у чымсьці лепшыя, але яны каштуюць нашмат



Дзіцячая пляцоўка летам не пустуе.



Аляксандр Канавалаў з любімай тэхнікай «на ты».

больш. За гэтыя грошы можна набыць некалькі айчынных машын.

Інтэрэс да працы на зямлі ў яго з дзяцінства.

— На іспыты ў 9 клас у Старавадзянскую школу я прыязджаў на трактары «МТЗ-80», а потым ехаў дапамагаць бацьку праводзіць пасяўную, — усміхаецца фермер. — Маці казала, што я нарадзіўся ў трактары. Напэўна, так яно і ёсць. Тэхніку вельмі люблю.

Тыя калгасныя землі, на якіх пачынаў працаваць падлеткам, цяпер належаць яму. Амаль дзятая частка палеткаў знаходзілася пад балотамі. Ён іх паступова асушаў і засяваў.

Цяпер гаспадарку Канавалава можна параўнаць з невялікім калгасам, дзе займаюцца адрозна па некалькіх напрамках. Са збожжавых ён вырошчвае ўсё — пшаніцу, ячмень, авёс, трыцкале, грэчку і нават лён. Сёлета сярэдня ўрадлівасць збожжавых па гаспадарцы была адной з вышэйшых у раёне — каля 70 цэнтнераў з гектара, а на

доследных участках даходзіла нават да 100. У свой час не паспеў увайсці ў дзяржпраграму па вырошчванні бульбы, але ўласныя 100 гектараў спакойна апрацоўвае без усялякай дапамогі. А яшчэ ў яго ёсць невялікая ферма на 130 галоў буйной рагатай жывёлы, з якіх 38 — дойныя каровы. У лепшыя часы ён трымаў каля 1000 свіней, але ў сувязі з АЧС прыйшлося скараціць пагалоўе да мінімуму. У бліжэйшай будучыні плануе абзавесціся авечкамі. Тое, што часам прыходзіцца цяжка, ён не ўтойвае, але ёсць і жаданне працаваць, і ўсё неабходнае для гэтага умовы. Сам не сядзіць склапушы рукі і яшчэ 27 землякам дае магчымасць зарабляць.

З лайдакоў — у добрыя работнікі

— А яшчэ ён лайдакоў перавыхоўвае і хаты для іх набывае, — падказвае старшыня райсавета.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ДАПАМОГА

Галоўная бяда Надзеі Сямёнаўны Супрунук — непаслухмяныя ногі. Глядзець балюча на тое, як яна перасоўваецца. Па хаце — з дапамогай табурэтак, а па вуліцы ўлетку — найбольш на каленях. «Дактары гавораць, што надта многа і цяжка я працавала, вось і сталі разбурацца косякі. А як было не працаваць, калі ў мяне лёс такі?» — пачынае свой апавед 72-гадовага пенсіянера.

Святлана ЯСКЕВІЧ

У маці іх было чацвёрта. Бацька пакінуў сям'ю, калі Надзея была падлеткам. На ферму пайшла працаваць у 14 гадоў, нават год даваўся сабе ў дакументах прыбавіць. Успамінае, што, нягледзячы на свае юныя гады, на ферме спраўлялася не горш за дарослых. Пасля работы бегала на заняткі вяслярнай школы, атрымлівала сярэднюю адукацыю. А калі стала дарослай, пайшла да старшыні калгаса з просьбай, каб яе накіравалі... на курсы вадзіцеляў грузавіка. «Адвучылася як след, у Маладзечу, — расказвае Надзея Сямёнаўна, — а здаваць экзамен на правы нас прывезлі ў Брэст». Група складалася з 40 чалавек, дзе яна адна — дзяўчынка. І з усёй групы здалі з першага разу толькі тры, у тым ліку і яна.

Мне адразу далі ваенны самазвал «ГАЗ-53». Спачатку мужчыны дапамагалі, а потым сама ўсюма навучылася: і рухавік разбіраў, і колы мяняла. Вазіла кармы, збожжа, была, можа, не ў ліку перадавікоў, але ў хваце ніколі не плясала.

Гадзі работы на аўтамабілі яна цяпер згадвае, як самы шчаслівы час свайго жыцця. Праўда, потым даваўся кінучы — па стане здароўя. З-за астмы перайшла ў жывёлагадоўлю, потым, не зважаючы на інваліднасць, працавала ў паліаўдстве. Вырошчвала самай вялікія ў раёне капусты і памідоры. Трымаўла і немалую ўласную гаспадарку.

— Чаму замуж не выхадзіла? Па-першае, так і не загінула душэўна рана ад здрады бацькі. Па-другое, перад вацма было не вельмі шчаслівае сямейнае жыццё сябровак юнацтва. Ды і дыянжэн свой не хачелася нікому прыносіць у пасяг. Раней, пакуль былі сілы, ніколі не адчувала сябе пакрыўджанай лёсам. Ды і цяпер...

Цяпер яна на каленях апрацоўвае свой невялікі агарод, садзіць і выкопвае некалькі баразэн бульбы. Кажы, што не ўяўляе сабе, каб у склепе было пуста. Паказвае на невялікае вядзерца бульбы пад сталом — свая.

НЕ АДНЫ ДОМА

Сацыяльныя ложкаў як выйсце для пажылых



Надзея Супрунук.

У кухні гаспадарні ляжыць вялікі стос дроў, ёсць вада ў вёдрах. Гэта заслуга сацыяльнага работніка Таццяны Цяліці. «Падзякуйце, калі можна, май Тані, — кажа Надзея Сямёнаўна, — надта ж яна добры і уважлівы чалавек. Не толькі сама, але і з мужам часта да мяне прыязджаюць, усё, што трэба, па гаспадарцы памогуць. І дактары добрыя ў Маладзечу, — працягвае жанчына. — А ўжо ў нашай Олтушскай бальніцы — няхай бы ўсе медработнікі такія былі». Летась яна два месяцы знаходзілася там на «сацыяльным ложку». Цяпер, кажа, калі халады наступаць, можа, зноў папрасіцца на некаторы час. А вась гаворку пра дом са старэльных Надзея Супрунук не падтрымлівае: «Найлепш у сваёй хаце».

Жыве пенсіянерка, па сутнасці, на хутары, убаку ад вёскі Галёўка. Аднойчы яе пакрыўдзілі мясцовыя неадвары, хачелі грошы адабраць, пабілі. Цяпер яна ўзмаціла пільнасць. Доўга не адчыняла, калі мы прыехалі са старшынёй сельскага Савета Вітольдам Пяткевічам... А на развітанне папрасіла старшыню паспрыць з нарытоўкай дроў на наступны год. (На гэту зіму ў яе хопіць. Побач чысцяць меліярацыйныя каналы, дрэвы пілююць, вась меліяратары і прадоўжае надарага драўніну насельніцтву.) Старшыня сельскага Савета паабяцаў.

ОЛТУШСКАЯ ўчастковая бальніца, якую так хваляла Надзея Сямёнаўна, здзіўляе ўзорным парадкам, адмысловым рамонтам. «Спонсавы дапамагаюць, — сказаў галоўны ўрач установы Іван Саваш, — Навокал

моцныя сельгаспрадпрыемствы, іх работнікі і ветэраны гаспадарак тут лечатца. Вось і не забываюць нас кіраўнікі. І не толькі з рамонтам. Бульбу і агародніну, напрыклад, мы не мераем, каб порцы былі строга па норме».

У бальніцы сёння 15 лячэбных ложкаў і 5 сацыяльных. У дзень нашага наведвання хворыя ў стацыянары было больш за 15, а на сацыяльных ложках знаходзіліся два чалавекі.

— Адзінокія старыя, якія прыходзяць сюды перазімаваць альбо паступаюць на некалькі месяцаў, — самы цяжкі для догляду кантынгент. У кожнага з іх свая гісторыя, як правіла, не вельмі шчаслівая, — разважае медсястра Іванна Сахарчук, — таму стараемся, як можам, падбадзёрыв іх, падтрымаць.

Іван Саваш адзначае, што сістэма ўтрымання такіх людзей не да канца прадумана. Калі пенсіянер паступае ў аддзяленне сямейнага догляду, іншымі словамі, на сацыяльны ложкаў, з яго пенсіі вылічаюць 80 працэнтаў. Бальніца забяспечвае яго доглядам і харчаваннем, а вась медыкаменты чалавек павінен набыць сам. Многія з іх, правільней сказаць, абсалютна большасць, маюць патрэбу ў пастаянным прыёме тых ці іншых прэпаратаў, часта не танных. Бальніца ж не мае права выдаваць лекі такому пацыенту. Вось і даводзіцца перыядычна пераводзіць хворага з сацыяльнага ложка на лячэбны. І ўсё роўна гэта не выйсце, лічыць сельскі доктар.

Трэба распрацаваць больш дасканалую сістэму лячэння старых — пацыентаў сацыяльных ложкаў.

Старшыня сельскага Савета Вітольд Пяткевіч, дарчы, паведаміў галоўнаму, дзямі ён збіраецца прывезці яшчэ адну пенсіянерку з вёскі Радзёж на сацыяльны ложкаў.

Марыя В. папрасілася ў бальніцу пасля таго, як прыехала ад дачкі з Бярозаўскага раёна. У сямі дачкі свае праблемы, муж выпівае. Жанчына не раз становілася свעדкай сварак, а то і скандалаў. Таму нават адну зіму не дажыла ў гасцяў, вярнулася ў сваю

хату. Цікава, што на вуліцы, дзе жыў Марыя Івануаўна, засталіся тры адзінокія пенсіянеркі. Але з суседкамі ўзнік нейкі канфлікт, і яны перасталі наведваць яе. Гэта яшчэ раз пацвярджае словы медсястры аб тым, што такія людзі — самы складаны кантынгент для догляду: узрост, хваробы, характары...

У 18 вёсках найбуйнейшага ў Маладзечу раёне Олтушскага сельсавета 51 пенсіянер карыстаецца паслугамі сацыяльных работнікаў. Усе старыя жывуць у сваіх дамах. Пакулы такой прапановы, каб быссыя на зіму ў адным доме некалькім чалавекам, не ўзнікала. Вітольд Мечыслававіч лічыць, што гэта і не проста.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Галоўны ўрач Олтушскай бальніцы Іван Саваш і старшыня сельскага Савета Вітольд Пяткевіч (справа).

ДВАЙНЯТЫ ПАД НАГЛЯДАМ

У Полацкім раёне ўсё больш сем'яў з малалетнімі дзецьмі маюць права на дапамогу сацыяльнай нянькі. Рэгіён стаў лідарам у Віцебскай вобласці па аказанні паслугі пагадзінага догляду малых дзяцей.

— Раней паслугі нянькі аказваліся бязвыплатна толькі сем'ям пры нараджэнні адрозна трых і больш дзяцей. Цяпер права на «дзяржаўную Мэры Попінас» маюць сем'і, якія выхоўваюць дваінят у ўзросце да 3 гадоў, а таксама кожная няпоўная сям'я, што выхоўвае дзіця з абмежаванымі магчымасцямі ў ўзросце да 4 гадоў. Нянька гарантаваная і поўным сем'ям, якія выхоўваюць дваіх і больш дзяцей-інвалідаў у ўзросце да 4 гадоў. З гэтага года ў якасці сацыяльнага стандарту вызначаны аб'ём дапамогі няпоўным сем'ям па доглядзе дзіцяці-інваліда: у дзённы час па працоўных днях не больш за 20 гадзін на тыдзень да дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў, — расказала Святлана КАСЬЯНАВА, дырэктар тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Полацкага раёна.

Кароткачасовае вызваленне бацькоў ад догляду дзіцяці-інваліда дае ім магчымасць аднавіць сілы і вырашыць шэраг сямейна-бытовых пытанняў. Развіццё такога кшталту дапамогі сем'ям актыўна падтрымліваецца Полацкай раённай уладай. За мінулы год са сродкаў раённага бюджэту на выплату заробку сацыяльным нянькам было выдаткавана звыш 100 мільянаў рублёў.

— У мінулым годзе вырасла колькасць зваротаў грамадзян у нашу ўстанову па бясплатныя паслугі нянькі для малалетніх дваінят. Гэта ў першую чаргу тлумачыцца ростам нараджальнасці: у 2013 годзе — 9, у 2014 годзе — 16. А яшчэ людзей задавальняе якасць аказаных паслуг. 18 сацыяльных нянек нашай установы пагадзіна даглядаюць малалетніх дзяцей, — паведаміла кіраўнік прэс-службы Полацкага райвыканкама Валіяціна УЛАСЕНКА.

Сёння цэнтр аказвае насельніцтву раёна больш за 180 сацыяльных паслуг (сацыяльна-бытавыя, сацыяльна-медыцынскія, сацыяльна-педагагічныя, сацыяльна-пасрэдніцкія, сацыяльна-рэабілітацыйныя, кансультацыйна-інфармацыйныя і іншыя).

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ТРЫ ПЫТАННІ ДА ўлады

АД ЧЫСТАЙ ВЁСКІ — ДА ЧЫСТАЙ КРАІНЫ

У Клецкім раёне для навадзнення парадку на зямлі і добраўпарадкавання населеных пунктаў створаны раённы штаб і рабочыя групы, за суб'ектамі гаспадарання замацаваны тэрыторыі агульнага карыстання. Саветы дэпутатаў, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы, зацікаўленыя службы каардынуюць і ўзгадняюць сваю работу. У прыватнасці, да канца лістапада мінулага года ў раёне правялі сем суботнікаў, у якіх прынялі ўдзел усе прадпрыемствы і арганізацыі — больш як 12 тысяч чалавек. Пра гэта расказала «Мясцовы самакіраванне» старшыня Клецкага раённага Савета дэпутатаў Святлана ЧЭКУН.



— Святлана Уладзіміраўна, у раёне ўжо сталі добрай традыцыяй не толькі суботнікі. Разнастайныя акцыі і мерапрыемствы, накіраваны на тое, каб горад і раён былі прыгожымі, чыстымі і прывабнымі. — У мінулым годзе былі праведзены тры акцыі. «Зробілі!» — у яе межах валанцёры пры непасрэдным удзеле раённага камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі прывялі ў належны выгляд помнікі і пахаванні воінаў і ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны, а таксама зону адпачынку «Пруд г. Клецк». Адзедз адважылі, спорт і турызму райвыканкам добраўпарадкаваў тэрыторыі ўсіх школскіх і дашкольных устаноў, аздараўленчага лагера «Нача». Клецкі лясгас правёў адпаведныя работы ў месцах, што прылягаюць да зон адпачынку на аўтамабільных дарогах рэспубліканскага і мясцовага прызначэння, а таксама да садовага таварыства «Азёрны».

нулі ў сельскагаспадарчы сезаварот 25 гектараў нявыкарыстаных зямель. Колькасць незапрацаваных плошчаў у сельскіх населеных пунктах удакладняецца штогод вясной для перадачы іх сельгасвытворцам.

У апошні час на вызваленых зямельных участках пасля зносу старых і пустуючых дамоў сельгасарганізацыі будуць жылыя дамы. Увогуле, імкнемся рацыянальна выкарыстоўваць зямельныя рэсурсы, забяспечваюць сельскія населеныя пункты адпаведнай інфраструктурай. Сёння райвыканкам ужо сфарміраваў 7 зямельных участкаў для продажу на адкрытых таргах, у тым ліку 4 — пад гандлёвыя аб'екты, 2 — для індывідуальнага жыллёвага будаўніцтва і 1 — для ўзвядзення шматкватэрнага жыллага дома. Акрамя таго, на тэрыторыі раёна падарана 5 участкаў для будаўніцтва вытворчых баз і рэалізацыі інвестыцыйных праектаў. Спіс гэтых зямельных участкаў зацверджаны рашэннем райвыканкама і размешчаны на яго сайце.

Сельскагаспадарчыя арганізацыі раёна актыўна зносяць непрыдатныя да далейшага выкарыстання сельгасаб'екты. У мінулым годзе было запланавана пазбавіцца ад 14 такіх, а фактычна знеслі 22. Значная работа праводзіцца па выкананні Указа Прэзідэнта № 100 «Аб мерах па ўдасканаленні ўліку і скарачэнні колькасці пустуючых і старых дамоў у сельскай мясцовасці». Камісіі, створаныя пры райвыканкаме і сельвыканкамах, два разы на год абследаюць усе населеныя пункты для выяўлення такіх збудаванняў. На пачатак мінулага года налічвалася 383 старыя дамы і 1271 пустуючы. У рэгістр летася ўнеслі 23 дамы, падалі ў суд 38 заяў на прызнанне будынкаў безгаспадарчымі. Па 22 дамах ёсць рашэнні суда аб прызнанні іх «нічыімі» і перадачы ва ўласнасць сельвыканкамаў.

— У Мінскай вобласці актыўна змагаюцца з баршчэўнікамі ўсімі даступнымі метадамі. Клецкі раён не выключэнне. Што робіцца ў вас, каб вывесці гэтую шкодную расліну?

— У нас зафіксавана 22 месцы, дзе расце баршчэўнік Сасноўскага. У раёне распрацаваны і зацверджаны план мерапрыемстваў, які прадугледжвае штомесячныя меры па знішчэнні баршчэўніка ўсімі землекарыстальнікамі. У прыватнасці, у маі мінулага года праведзена яго «ліквідацыя» на ўсёй тэрыторыі разнастайнымі метадамі, у тым ліку камбінаваным спосабам — скошваннем, апрацоўкай хімічнымі прэпаратамі, выкапваннем, заворваннем...

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Была справа, падымалі людзей з такога стану, што яны ўжо нікому не былі патрэбныя. — пагаджаецца Аляксандр. — Гутарылі з кожным, вазіў лямпачку і кадзіравацца. Некаторыя на наступны дзень зноў зрываўся. Але ёсць такія, што больш за 10 гадоў не ўжываюць спіртнога, семі стварылі. Вёска ў нас невялікая, двароў 15, ну я і куліў для іх амаль усе хаты. А летась пабудавалі дом яшчэ для аднаго работніка. Малады хлопец, рукі залатыя, а каціўся па нахільнай — ледзь выратаваў!

Аляксандр не асуджае слабахарактарных. Узніклі з працай праблемы, вось людзі і пачалі глупствам займацца. Цяжкім быў перыяд, калі прыйшоў у зняпад калгас «Зара». Замест яго з'явіўся СВК «Вадзянскае», затым — СП «Газавік-Сіпакова». Людзі, якія ўсё жыццё працавалі ў гэтых гаспадарках, сталі нікому не патрэбны, пачалі з'язджаць, кідаць свае ўчасткі. Вёскам гэта таксама не на карысць пайшло... Канавалаў успамінае, як некалькі гадоў таму кіраўніцтва раёна прыхыла абмеркаваць з насельніцтвам надзённыя праблемы. Адзін жыхар Старой Вадзенькі падняў і з горыччу сказаў: «Сорамна так жыць далей — абраслі травой, хмызняком, запалку кінь — і вёскі як не было...»

Сёння дзякуючы Канавалаўу ў жыхароў Новых Камсёнічаў і бліжэйшых вёсак у раёне амаль 25 кіламетраў зімой няма праблем са снегам, а летам — з травой. У сэнсе, усё гэта своечасова расчышчаецца і абкошваецца. І такога, як раней, — калі прыватныя зямельныя надзелы праз адзін былі закінутыя — ужо няма. Яны цяпер усе да аднаго апрацоўваюцца.



Дэпутатка і фермерскія справы шмат у чым агульныя. Аляксандр Канавалаў (у цэнтры) і Аляксандр Давыдовіч (справа) па ходу абмяркоўваюць надзённыя пытанні.

— Разам з прадстаўнікамі землеўпарадкавальнай службы гутарылі з людзьмі, дзесяці пераносілі ім участкі, — тлумачыць суразмоўца. — Сёння больш-менш парадак наведзены. За апошнія 3 гады ўключылі ў сезаварот 60 га пастуючых участкаў. Едзе, глядзіш — і вока радуецца.

Як падлічыць «прыёмы»?

У акрузе дэпутата Канавалава больш за 10 вёсак. І якія ў жыхароў праблемы, ён ведае добра.

«Кожны раз, калі ў раёне даводзіцца рабіць справаздачу аб тым, колькі працэнтаў грамадзян, губляюцца, — кажа ён. — Як лічыць, калі гэтыя «прыёмы» ледзь не кожны дзень? Едзе каля вёскі, бабубль падвезеш, распытаеш... Ці сам на вуліцы спынішся, пацікавішся, як справы?»

Семі ў небяспечным становішчы на асобным улку. Канавалаў разам з прадстаўнікамі

раённай ўлады і адпаведных службаў рэгулярна наведвае людзей з групы рызыкі. — Трэба ж іх падштурхнуць, каб хоць нешта зрабілі для сябе. А заадно аднаццаць, а цяпер нават няма куды яе пасадзіць. Так што трэба падштурхваць нешта больш умяшчальнае.

Сёлета летам фермер даў магчымасць папрацаваць у гаспадарцы падлеткам. Пратрымаў месяц змалгі толькі двое. Затое і заробак атрымаўся важкі — 7 мільёнаў! Плюс смачныя гарачыя абеды (аднагодуі хлопцы зрабілі ў індыйскай гаспадарцы нашмат менш.) І калі Канавалаў на 1 верасня прынёс сваім памочнікам у школу невялічкія падарункі, астатнія дзеці таксама сталі прасіцца да яго на працу.

каваць да гэтага месца. Карп і таўсталоўкі, якіх фермер у якасці эксперыменту паспрабаваў летам вырошчваць, нядарна дабавілі ў вазе.

А нядаўна няўрымслівы гаспадар звярнуў увагу на тое, што летася ў мікрааўтобусе, на якім ён кожны дзень возіць сваіх і вясковых дзяцей у раённую школу і дзіцячы садок, месцаў стала не хапаць. Раней мог па дарозе яшчэ і бабублькую якую-небудзь падхапіць, а цяпер нават няма куды яе пасадзіць. Так што трэба падштурхваць нешта больш умяшчальнае.

Сёлета летам фермер даў магчымасць папрацаваць у гаспадарцы падлеткам. Пратрымаў месяц змалгі толькі двое. Затое і заробак атрымаўся важкі — 7 мільёнаў! Плюс смачныя гарачыя абеды (аднагодуі хлопцы зрабілі ў індыйскай гаспадарцы нашмат менш.) І калі Канавалаў на 1 верасня прынёс сваім памочнікам у школу невялічкія падарункі, астатнія дзеці таксама сталі прасіцца да яго на працу.

Каментарый у тэму

Старшыня Шклоўскага райвыканкама Аляксандр БОЙКА Пра ўцягванне пустуючых зямель у сезаварот:

— Калі зямлю вакол вёскі апрацоўвае фермер, дык чаму б не перадаць пустуючы участак яму? Хай наводзіць там парадак і атрымае грошы. А заадно дапамагае мясцовому насельніцтву. Мы далі Канавалаўу зямлю і аўтаматычна замацавалі за ім прылеглая вёска. І ён са сваёй задачай добра спраўляецца. Па такім жа прыняццю працуюць і астатнія 38 фермераў. Дарчы, па колькасці фермераў мы ў вобласці на другім месцы.

Пра добраўпарадкаванне вёсак:

— Мы паставілі перад сабой задачу раўнаважыць зямельныя участкі і вакол вёсак зрабіць дарогі для аб'езду. Гэта дзеля таго, каб летам, калі ідзе ўборачная, тэхніка не ездзіла праз населеныя пункты, не разбівала дарогі і не турбавала жыхароў. А цэнтральная вясковая дарога застаецца выключна для патрэб насельніцтва.

НАВІНЫ РЭГІЁНА

Пустуючыя дамы — пад строгі кантроль

У Гродзенскім раёне ўзмацняюць работу ў дачыненні пустуючых і старых дамоў.

Камісія вывучыць становішча справы ў гэтай сферы ў кожным сельсавеце, звяртаючы ўвагу на парадак не толькі ў дамах, але і на прысядзібных участках. Калі на іх гаспадароў, спадчыннікаў не падзейнічае папярэджанне аб устараненні парушэнняў, то яны будуць прыцягвацца да адміністрацыйнай адказнасці. Дарчы, штрафныя санкцыі за неналежае ўтрыманне домаўладанняў могуць склацца 25 базавых велічынь.

На жаль, пустуючых дамоў у раёне становіцца ўсё больш. Калі ў 2013 годзе ў адпаведны рэгістр іх дадалося 11, то летася — 35. І ўжо сёлета ў поле зроку камісіі трапіла 8 такіх пабудов.

Лад жыцця — здаровы!

«Спорт — магчымасць здаровага ладу жыцця ў Варэньскім і Шучынскім памежных раёнах» — так называецца міжнародны праект па праграме трансгранічнага супрацоўніцтва «Латвія — Літва — Беларусь».

Надаўна дэлегацыя з Варэньскага раённага муніцыпалітэта Літвы наведвала Шучын для падвядзення вынікаў гэтага праекта, які фінансаваўся за сродкі Еўрасаюза і мясцовых бюджэтаў. Дзякуючы гэтаму ў Варэньскім раёне ўсталяваны стадыён. А Шучын атрымае спартыўны комплекс з самай вялікай і сучаснай у раёне залай, якому паслужыць пасля завяршэння рканструкцыі будынак «не першай маладосці» ў былым ваенным гарадку.

Прыстанішча для бяздомных

Людзі без пэўнага месца жыхарства атрымліваюць бясплатнае прыстанішча ў дзяржаўным доме часовага начнога знаходжання, які адкрыўся ў Лідзе.

Пад прытулак для бяздомных, якія разлічаны на 10 чалавек, рэканструювана памешканне былой лазні. На рамонт і набыццё абсталявання (мэбля, бытавая тэхніка і іншае) з раённага бюджэту заручана больш за 300 мільёнаў рублёў. Дагавор на працягванне з кожным пастаяльным закладчыца на месяц — з магчымасцю яго працягу. Акрамя таго, адміністрацыя гэтай установы спрабуе дапамагчы ім працаўладкавацца, садзейнічае ў афармленні неабходных дакументаў, па магчымасці забяспечвае адзеннем і абуткам.

Баль вярнуўся ў Залессе

У сядзібе Агіньскіх у Залессе Сморгонскага раёна, якая нядаўна адноўлена дзякуючы намаганням дзяржавы і праекту трансгранічнага супрацоўніцтва, адбыўся першы дабрачынны баль.

Яго гасцяем можна было навучыцца старадаўнім бальным танцам (паланэз, вальс, мазурка) і адпаведнаму этыкету, паўдзельнічаць у шматлікіх конкурсах, гульнях і забавы. Дарчы, для наведвальнікаў прадугледжваўся дрэс-код: кавалерам рэкамендавалі быць у касцюме з галыштукам-бакчай альбо шыйнай хусткай, а дамам — у доўгай сукенцы і пальчатках. Падчас балю прайшоў дабрачынны аўкцыён, дзе ў якасці лотаў прапанаваліся творы мясцовых мастакоў і майстроў. Усе сродкі, сабраныя ад правядзення балю, будуць накіраваны на папаўненне музейнай калекцыі ў сядзібе Агіньскіх.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

НЕ АДНЫ ДОМА

у вёсках Арэхава і Лукава ўжо некалькі гадоў сыходзяцца на зіму па дзве непрацаздольныя грамадзян.

— У кожным выпадку іх абслугоўвае сацыяльны работнік. І такая практыка сябе апраўдвае. Самі старыя людзі кажуць, што ім так лягчэй перажываць зіму, — хаяя б таму, што ёсць з кім пагаварыць. Вясной яны разыходзяцца на сваіх хатах. У Ляхуцка ёсць прыклад гасцявой самі, калі працаздольныя людзі ўзялі на зіму пенсіянераў. У Малеўцы адна жанчына ўзяла да сябе пажылую пенсіянерку. Думаю, што такая практыка з гадамі будзе пашырацца, — кажа Мікалай Мікалаевіч. — Ну а большасць нашых падшэфных, — гэта 311 чалавек — абслугоўваюць сацыяльныя работнікі па месцы жыхарства. Старыя людзі, пенсіянеры хочуць жыць у сваіх дамах.

Маларыцкі раён.



Медыцыя Іванна Сахарчук і старшая медыцына Наталія Пацянюк.

Трэба яшчэ падароба людзей, якія маюць псіхалагічную сумяшчальнасць — апошняе надзвычай важна ў старэчым узросце. Але ў раёне практыка новых формаў сацыяльнай падтрымкі астараўшых людзей ёсць.

Як расказаў дырэктар Маларыцкага тэрытарыяльнага цэнтру абслугоўвання насельніцтва Мікалай МІШЧАНКА,

ІНІЦЫЯТЫВА І ПРАДПРЫМАЛЬНАСЦЬ

РАБІ ТОЕ, ШТО БУДУЦЬ КУПЛЯЦЬ

Вытворчасць без адходаў стварылі на Століншчыне

Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Экамонт-буд» сёння добра вядома ў раёне — як прадпрыемства, што выпускае драўляныя дзверы, дошкі, альтанкі, мэблю, дошкі і брускі.

— Некалі пачыналі з вырабу дзвярэй. Паступова аб'ёмы

вытворчасці павялічваліся, мы набылі новую тэхніку, станкі. Адпаведна, з кожным месяцам становілася ўся больш і больш адходаў, — расказавае намеснік дырэктара прадпрыемства Андрэй Дублянін.

Адходы — гэта пілавінне. За вываз і размяшчэнне яго на адпаведныя палігонах неабходна выдаткаваць немалыя сродкі. Таму першапачаткова знайшлі выйсце — прапанавалі мясцовы СВК бясплатна браць іх для фермаў. Але для ініцыятыўных і дзелавых людзей гэтага аказалася

недастаткова. Яны напісалі бізнес-план, узялі крэдыт на абсталяванне і з мінулага года запусцілі вытворчасць брыкету з пілавінны.

І за першы ж месяц паставілі за межы краіны больш за 110 тон гэтага паліва.

Дзе яно патрэбна? Ну вось, напрыклад, у Германіі. Ужо на другі дзень пасля таго, як прадпрыемства размясціла аб'яву, да іх пачалі паступаць званкі з прапановамі супрацоўніцтва. Сёння заключаны кантракт з замежнай фірмай. Кошт адной тоны такога брыкету не ў сезон — 75 еўра, у час найбольшага попыту — 135 еўра.

...Працэс вытворчасці тут наладжаны такім чынам, што пілавінне з цэхаў паступае па трубах і з дапамогай самога сябе распальвае спецыяльную печ, якая падтрымлівае тэмпературу для сушкі. Пілавінне сушыцца, а пасля прасуецца без усялякай хіміі.

На выхадзе брыкеты пакуюцца ў невялікія кубы па 12 штук, а пасля грузыцца на паддон. Немцы прывычаліся да такога паліва. Катлы ў іх зроблены такім чынам, што 12 брыкетаў нават не расплакуваецца з плёнкі, а адразу закідаюцца ў кацёл...

Брыкецікі прыгожыя па форме і колеры. Не пакідаюць ніякага смецця. Вось так адходы ператварыліся ў даходы.

Прадпрыемства мы наведвалі разам з начальнікам інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Васілём



Патапчуком. Ён прапанавалі кіраўніцтву ТАА наладзіць не толькі перапрацоўку свайго пілавінны, але і забіраць яго ў іншы перапрацоўшчыкаў драўніны, — каб адходаў стала менш.

Андрэй Дублянін правёў нас па цэхах вытворчасці. Дарчы, ацяпляецца памяшканне не з дапамогай трубаў і батарэй, да якіх мы прывыклі, а цеплаэнергетыярамі, што бяруць цяпло ад труб з гарачай вадой. Сістэма нават у лютым маразы паказала добры вынік. Праца наладжана такім чынам, каб адходаў было як мага менш. З таго, што не ідзе на выбары з цэльнай драўніны, выпілююцца невялікія дошчачкі — іх пастаўляюць у Шатландыю.

У сезон тут працуе да 50 чалавек. Магнутнасць прадпрыемства дазваляе пры адназначным рэжыме перапрацоўваць 1 тысячу кубаметраў драўніны за месяц. Але пакуль перапрацоўваецца каля паловы ад гэтага.

На тэрыторыі заўважыла штабелі брусоў для альтанак. Апошня, як аказалася, карыстаюцца асаблівым попытам.

— Наш дзвіг — рабіць тое, што будуць купляць, а не прадаваць тое, што даводзіцца вырабляць, — кажа Андрэй Дублянін.

Таццяна СЕГЕН. Фота аўтара.

У АБХОД ЗАКОНУ

У ЗАКАЗНІКУ «ПАГАСПАДАРЫЛІ» БРАКАНЬБЕРЫ

На тэрыторыі рэспубліканскага ландшафтнага заказніка «Налібоцкі» паблізу вёскі Каменная Слабада Іўеўскага раёна супрацоўнікі Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету выявілі знішчаную браканьерамі ласіху.

Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік Следчага камітэта па Гродзенскай вобласці Сяргей Шаршаневіч, падчас правядзення следчых дзеянняў і аператыўна-вышукowych мерапрыемстваў праваахоўнікі вызначылі, што злачынства ўчынілі два саўдзельнікі. Следчыя затрымалі аднаго з іх — жыхара суседняй вёскі 1976 года нараджэння. Падчас агляду яго жылля выяўлена і адабрана меркаваная прылада злачынства — гладкаствольная паляўнічая стрэльба.

Па факце незаконнага палявання на тэрыторыі заказніка заведзена крымінальная справа. Па папярэдніх звестках шкода, прычыненая дзяржаве, складала каля 160 мільёнаў рублёў. Каб вызначыць усе акалічнасці злачынства і затрымаць другога злачынца, праводзіцца следчыя дзеянні.

Вераніка КОЛАСАВА.

СПЫНІЛІ НЕЗАКОННЫХ МІГРАНТАЎ

Супрацоўнікі службы актыўных мерапрыемстваў сумесна з Гродзенскай пагранічнай групай перакрылі канал незаконнай міграцыі ў Літву.

У ходзе спецыяльнай аперацыі з доказами злачынства затрыманы арганізатар канала, два яго памагатыя і 12 незаконных мігрантаў з В'етнама. Памагатымі аказаліся ўрадзены Азербайджана і Узбекістана. Яны на розных аўтамабільах даставілі да беларуска-літоўскай мяжы дзве групы незаконных мігрантаў. Там іх чакаў арганізатар — грамадзянін Расіі, выхадзец з Чачні, які збіраўся забяспечыць незаконны пераход мяжы. Высветлілася, дарчы, што ў яго ёсць вопыт службы ў спецадроздзяленнях, пра што сведчыць і сур'ёзная экзіпорука гэтай асобы.

Праводзіцца следчыя дзеянні, удзельнікі злачыннай групы правяраюцца на дачыненне да экстрэмісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці. Вырашаецца пытанне аб завядзенні крымінальнай справы за арганізацыю незаконнай міграцыі, паведамляе прэс-цэнтр Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Беларусі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыя навадзёцкага ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. Адаказная за выпуск КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: ГЕРАСИМОВІЧ С.М., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; АСКЕРКА Ю.В., адказны сакратар Савета па ўзаемадзейнічанню органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь;

АЦЬСАЎ А.Я., старшыня Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; НАВУМЕНКА А.В., старшыня Нараўлянскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушынскага пасяковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна. Выдавец — Рэдакцыя навадзёцкага ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН: 292 44 12; e-mail: info@zvzyazda.minsk.by Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусы Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тыраж 20.852. Нумар падлісны ў 19.30 27 студзеня 2015 года.



■ Па-за межамі

АХІЛЕС, які жыве па сваіх правілах

Шматразовы чэмпіён свету па тайскім боксе Андрэй Герасімчук расказвае пра галоўную перамогу ў кар'еры, школьныя гады і бясспрэчныя ісціны

Адразу пасля Новага года прафесійны кикбоксінг ускалыхнула сенсация: беларускі баяц Андрэй Герасімчук перамог чэмпіёна сусветна вядомай прамоўтарскай арганізацыі Glory Рыка Вярховена. Прычым наш Ахілес, як называюць Герасімчука ў свеце К-1 і муай-тай, двойчы адпраўляў саперніка ў наждаун. Карэспандэнт «Звязды» сустрэлася з баксёрам, каб даведацца, чаго баяцца чэмпіёны, як з «цяжкага падлетка» выгадаваць прафесійнага спартсмена і што чакае гэтыя віды спорту ў нашай краіне.



Фота Сяргея Нікальскага

ЛІЧЫ, МЯНУШКА

— У адной спартыўнай інтэрв'ю-крыніцы знайшла звесткі, што на тваім рахунку 75 баёў і 57 перамог. Гэта каркатныя лічбы?

— А я не ведаю. Ужо гадоў пяць не займаюся падлікамі сваіх баёў, перамог, паражэнняў... Шчыра кажучы, гэта трэба ўвесць час запісваць, бо баксёры насамрэч хутка забываюць свае баі.

— Дарэчы, пра лічбы. Вялікі рост, 196 см, з'яўляецца тваёй перавагай?

— Так. У боксе вялікі рост — гэта плюс... калі ўмець ім правільна карыстацца. Перш за ўсё гэта перавага ў дыстанцыі. З вялікай адлегласці працей дастаць саперніка.

— Улетку ты якраз выйграў турнір-чацвёрку, які арганізатары называлі «Бітва гігантаў звыш 2 метраў»...

— Там, дарэчы, удзельнічаў украінскі баксёр, яшчэ вышэйшы за мяне. Але і вагаў больш. Увогуле, розніца ў некалькі сантыметраў не вельмі адчувальна. Галоўнае — засяроджвацца на сваёй працы, сваіх ударах, і тады ўсё астатняе адыходзіць на другі план.

— А мянушка «Ахілес» адкуль узнікла?

— 2005 год, мой першы прафесійны бой у Польшчы. Дарэчы, гэта мой першы і пакуль адзіны паядынак па баях без правілаў. Трэба было прыдумаць сабе мянушку. Адзіны з маіх трэнераў прапанаваў гэты варыянт. Пад уплывам галівудскага фільма «Троя», які выйшаў на год раней.

— І цябе не хвалюе, што Ахілес перш за ўсё праславіўся дзякуючы сваёму слабаму месцу?

— Гэта толькі легенда. З фільма мне запомніўся момант, калі маці выпраўляла Ахілеса на Троянскую вайну і казала: «Яшчэ да твайго нараджэння я ведала, што за таёй прыйдзеш. Калі ты застанешся, у цябе будзе сям'я, дзеці... А калі пойдзеш, тваё імя застанецца ў гісторыі». Так і здарылася. Для мяне Ахілес — вялікі воін, а не сімвал слабасці.



Андрэй Герасімчук адпраўляў ў наждаун чэмпіёна Glory Рыка Вярховена.

УЛЮБЭНЕЦ МІЛ'ЯРДАЙ АУДЫТОРЫ

— Ты пачынаў з тайскага бокса. Можаш сказаць, што табе больш па душы — К-1 ці муай-тай?

— Тайскі бокс. У ім не трэба сябе абмяжоўваць. Вось прыклад: калі праводзіў бой у Кітаі, да мяне падбігалі тайцы і пыталіся: «Чаму ты не заваліў яго з локця?» Сапраўды, працаваў у кілчых — калянамі, і калі б дабавіў локцамі, бой скончыўся б хутчэй. Але ў К-1 такія правілы — нельга біць локцамі. Вось і прыходзіцца сябе прытрымліваць. А я, шчыра кажучы, не люблю ставіць перад сабой межы.

Можна недаацаніць саперніка, і тое, што здавалася лёгкай перамогай, абярэцна крыўдным паражэннем.

— Дзе былі самыя камфортныя ўмовы з тых месцаў, дзе ты баксіраваў?

— Напэўна, у Кітаі. Толькі ўявіце: К-1 збірае там мільярдную тэлеаудыторыю! Аднаведна і арганізацыя баёў на вышэйшым узроўні. Усё як па гадзінніку. Для мяне гэта вельмі важна.

— А як жа атмасферныя тайскія баі пад адкрытым небам?

— Спрачацца не буду — аўтэнтычна. Але вельмі цяжка. Там жа якое надвор'е! Горача, вільготна...Цябе абліваюць халоднай вадой з льядом, а праз хвілінку ты зноў ледзьве не атрымліваеш цёплага ўдар. Добра, калі ёсць вецер: аблілі — і ты як пад кандыцыянерам. Але часцей за ўсё паўтараецца першы сцэнар.

— Ціані прафесійны рынак муай-тай і К-1 у краінах СНД.

— Ён развіваецца, пашыраецца. Вядома, пакуль мы не можам запрашаць сусветных

чылася. Стаю ў краме на касе, падыходзіць да мяне той хлопчэц і кажа: «Трэба пагартарыць». Выходжу на вуліцу — стаіць машына міліцыі. У мяне ажно сквіца адвісла: вась такі прадстаўнік праваахоўных органаў!

«НАСТАЎНИЦА ВЫСТАВІЛА МНЕ ЎЛТЫМАТУМ»

— У тайскі бокс ты трапіў дзякуючы сацыяльнаму праекту «Добрая сіла». У чым заключалася твая гісторыя «цяжкага падлетка»?

— З дома не ўцякаў, у блякі кампаніі не трапляў (смяецца). Проста час ад часу ў школе і вучылішчы ўзніклі канфлікты з выкладчыкамі. У мяне ёсць такая якасць: я не баюся выказаць сваю думку. Нават калі яна самая непашульчавая. Зразумела, што настаўніцаў, як і любых іншых людзей, надзелены пэўнай уладай, такая прамалінейнасць задаволіць не магла. Канфлікт з класным кіраўніком у школе ўвогуле вырашаўся ультыматумам: альбо мяне пераводзяць у іншы клас, альбо яна адмаўляецца ад класнага кіраўніцтва. У выніку я застаўся. А вось завуч у вучылішча паступіла больш мудра: адваля мяне ў секцыю муай-тай, дзе мая гіперактыўнасць прыдалася.

— Атрымліваецца, выдатнікам цябе называць было нельга?

— Вучыўся я, між іншым, нядрэнна. Бал атэста та ў мяне быў 4,2 па п'яцібальнай шкале. Мне падабаліся прадметы, дзе можна было паразважаць — літаратура, гісторыя... А вась з мовамі былі праблемы. Бо там — правілы, і без іх нікуды. Тое ж датычыцца геаметрыі. Не ішла! Бо калі ты не ведаеш правілы пабудовы той ці іншай фігуры, у цябе нічога не атрымаецца. Вась з алгебрай — іншая справа. Там працуюць законы логікі: падумаў, пакуруціў задану і рашыў.

Вельмі няпроста, калі падчас бою судзі пачынаюць «прыбіраць» напрацаваныя элементы. Часам атрымліваецца так, што з-за гэтага ты не можаш паказаць і палову таго, што ўмееш, і тады прыходзіцца вышкіскаць максімум з мінімуму.

— Ты часта паўтараеш словы «абмежаванне», «межы». Але ў жыцці шмат такіх бар'ераў — маральна-этычныя нормы і прыніцы, якія саныя законы, па якіх жыве грамадства. Як ты спраўляешся з гэтым?

— Адна справа, калі табе навязаюць гэтыя нормы і прымушаюць з імі жыць. І зусім іншая, калі ты прымаеш правілы гульты і без усялякіх ваганняў імі кіруешся. Зразумела, што чалавек павінен ведаць пэўныя межы, каб не было ўсё дазволенасці і хаосу. Але толькі ён сам можа усталяваць гэтыя межы перад сабой. Вось што я маю на ўвазе. Напэўна, таму К-1 для мяне ў пэўным сэнсе выклік. Гэта вельмі няпроста, калі падчас бою судзі пачынаюць «прыбіраць» напрацаваныя элементы. Часам атрымліваецца так, што з-за гэтага ты не можаш паказаць і палову таго, што ўмееш, і тады прыходзіцца вышкіскаць максімум з мінімуму.

У СУВЯЗІ З ПРЫРОДАЙ

— У цябе ёсць цікавая хобі: ты любіш збіраць грыбы. Гэта, напэўна, пайшло з дзяцінства?

— Напэўна, так. Усе свае летнія канікулы я праводзіў на вёсцы ў бабулі. А там якія забабы? Першы месяц — сена, другі — ягады, трэці — грыбы. Апошні занятак выклікаў у мяне найбольшы азаёт. Хоць гэта крыху дзіўна, бо я не вялікі аматар есці грыбы. Увогуле не шкаду, што рос вась такім яскравым хлопцам.

Прырода, натуральнае харчаванне (у бабулі былі дзве каровы, куры)... Мабыць, таму і вырастакі маюць і здаровым.



Фота Сяргея Нікальскага

— Угадаю, калі скажу, што ты аддаеш перавагу адпачынку на прыродзе, а не клубным тусовак?

— Гэта праўда. Я ўвогуле не вельмі люблю гарадскую мітусню і мару пабудоваў дом пад Мінскам. Каб побач — лясок, лугі, палі... Сувязь з прыродай для мяне сапраўды важная рэч. Нездарма, па індыйскай філасофіі, перша, галоўная чакра чалавека падсілкоўваецца ад жывога свету. Я шмат дзе быў і розныя краевыя бачыў, але нашы мне бліжэйшыя за ўсё. Ад сузірання тропікаў ці гор маё сэрца не беўца так часта і моцна, як дома.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

■ У фотааб'ектыве

Традыцыйны змовы турнір «Кубак развіцця», які збірае маладзёжныя футбольныя зборныя з усяго свету, чарговы раз прайшоў у Мінску. Сёлета за галоўны трафей змагаліся адзінаццаць зборных — па адной камандзе на кожны год існавання спаборніцтваў. Барцаба, які і меркавалася, атрымалася жорсткай і прыгожай. Так, на турніры выступалі ажно пяць зборных, якія зусім нядаўна прабіліся ў элітны раўнд чэмпіянату Еўропы, — Беларусь, Грузія, Расія, Украіна і Чэхія.

Нягледзячы на тое, што рэгламент спаборніцтваў не прадугледжвае фінальны матч, менавіта апошні паядынак на турніры стаў выразным. У гэтай гульні расіяне перамаглі латвійцаў (1:0) і чацвёрты



Лепшым бамбардзірам турніру стаў нападчы зборнай Беларусі Віталь ЛІСАКОВІЧ.



Зборная Расіі ў чацвёрты раз выйграла «Кубак развіцця».

раз сталі ўладальнікамі Кубка. «Бронза» дасталася камандзе Малдовы. А вась зборная Беларусі, якая, дарчы, двойчы выйгрвала гэтыя спаборніцтвы, сёлета заняла толькі шостае месца.

Зрэшты, цяпер перад нашай камандай стаіць зусім іншая задача — адабрацца на чэмпіят Еўропы, які адбудзецца ў маі. Галоўны трэнер беларускай «маладзёжкі» Міхаіл МАРХЕЛЬ ўпэўнены, што нашым хлопцам гэта па сілах: «Крытэрыі выхаву на чэмпіянаце Еўропы сталі больш мяккімі. Наколькі рэальна туды трапіць? Мы будзем да гэтага імкнуцца. Паядынкі «Кубка развіцця» паказалі, што гэта рэальна. Патэнцыял у нас ёсць».

Адзначым, што падчас турніру ў Мінск наведваў прэзідэнт УЕФА Мішэль Пלאціні. У ходзе сустрэчы Пלאціні з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, апроч іншага, абмяркоўвалася правядзенне ў нашай сталіцы юнацкага чэмпіянату Еўропы па футболе сярод дзячат у 2016 годзе.

Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ

■ Міжсезонне

ФУТБОЛЬНАЯ ЗІМА—2015:

Чым жывуць нашы каманды ў гэтыя дні?

Пераезд Філіпінцы ў Іспанію, новы гулец зборнай Чарнагорыі ў складзе мінскага «Дынама» і маладзёжкі віток у кар'еры Уладзіміра Жураўля. Карэспандэнт «Звязды» прааналізаваў актыўнасць аічных камандаў на трансферным рынку.

БАТЭ ЗГУЛЯЕ З «ЗЕНІТАМ»

Барысаўскаму БАТЭ належыць пакуль самыя значныя змовы футбольных навінаў. Напачатку студзеня стала вядома, што абаронца Ягор Філіпенка на 2,5 года падпісаў кантракт з іспанскай «Малагай». Яшчэ перад новым годам барысаўчане паспелі падпісаць кантракт з б'льым паўабаронцам салігорскага «Шахцёра» Аляксеем Рыасам, а пасля — з Максімам Жаўнерчыкам, які вярнуўся на радзіму з краснадарскага «Кубані». А зусім нядаўна чэмпіён правярнуў вельмі добрае здзелку. У родную каманду вяртаецца Ігар Стасевіч, лепшы футбаліст мінулага першынства краіны. Многія чакалі, што ён працягне гуляць за мінскае «Дынама», але футбаліст вырашыў іначай. Нехта са сталічных бальшыхчыкаў нават паспеў пакрыўдзіцца на Стасевіча. Маўляў, прамянуў аднаго флагмана на другога з-за грошай. На гэта Стасевіч адказаў, што фінансы на пераход не паўплывалі, і ў Барысаве ён будзе зарабляць нават менш, чым мог у «Дынама». Усё ж такі трэба рэзюмець: у БАТЭ прайшла самая паспяхова частка кар'еры футбаліста. Разам з барысаўчанамі Ігар 5 разоў заваёўваў «золата» роднага чэмпіянату, пракадаваў дарогу ў Лігу чэмпіёнаў і забіваў слаўтату італьянскаму «Ювентусу». Мы ўпэўнены, ён яшчэ збіраецца адрадіцца тых прыемных імігненці.

Тым часам каманду пакінулі Анры Хагшу, які працягне кар'еру ў турскім «Арсенале», сербскі абаронца Неманья Тубіч. 30-гадовы балканец яшчэ летам мог апынуцца ў славуі вельмі белградскім «Партызанам», дзе і пачынаў кар'еру. Але тады так і не дамовіўся з кіраўніцтвам. Аднак цяпер відаць, што яны паразумеліся. Не будзе ў камандзе Аляксандра Ермаковіча і каларытнага татуяванага украінскага форварда Андрэя Якаўлева. Яго новым клубам стаў самарскі «Сокал», а латыш Герман Малаўшчык не стаў асноўным вараатарам «жоўта-чорных» і вярнуўся ў рыжскі «Сконта».

Сёння каманда знаходзіцца на першым трэнеравым зборы ў турэцкай Анталыі. 30 студзеня БАТЭ правядзе спарынг з піцэрскім «Зенітам», а 4 лютага — са славенскім «Марыборам». За час збору трэнерам штабу паспабаву спадабача 24-гадовы цэнтральны латышскі абаронца Каспар Дубра.

Па збегу абставінаў на свой першы збор барысаўчане ў Турцыю ляцелі ў адным самалёце з мінскім «Дынама». Але на гэтым агультыя моманты ў падрыхтоўцы лідараў нашага футбола да новага сезона пакуль вычэрпана. У галоўны клуб сталіцы зноў прыйшлі перамены. Новым галоўным трэнерам стаў чэх Душан Угрын. Дапамагачам яму ў працы з камандай будзе сэрб Любшэ Ранкавіч і румынскі трэнер вараатару Драга Піку. Закрануць змены і адміністрацыйны склад клуба. Так, генеральным дырэктарам стаў... Алім Селімаў, славуіты барэц, двухразовы чэмпіён свету. Па трансферных навінах мінчане пакуль саступаюць БАТЭ. Зараз можна казаць толькі пра страты і адзін падпісаны кантракт. Факладна не будзе ў Мінску французскага форварда Франка Джа Джэджэ. Ён ужо падпісаў дагавор з шатландскім «Хіберніанам», паслеў дэбютаваць за новы калектыў і нават атрымаць траўму. Вярнуцца ў Паўднёвую Амерыку ўругваец Эрнан Фігэрада. Праўда, працягне ён кар'еру не на бацькаўшчыне, а ў калумбійскім клубе «Дэпортэс Таліма». А вась любімы дынамаўскай тарсідай абаронца Слабадан Сімавіч будзе цяпер гуляць за браціслаўскі «Слован». Да пазітыўных навін можна аднесці падпісаны дагавор з нападчы зборнай Чарнагорыі Фатасам Бечыраем. Апошнім часам урадзэнца Косава, які прыняў чарнагорскае грамадзянства, выступаў за сіціпы кітайскі клуб «Чанчунь Ятай», але жажа, што набірае форму і хутка здолее сябе паказаць з лешага боку. Да патэнцыйных навабранцаў «Дынама» можна аднесці абаронца Максіма Вітуса і нападчычага Дзяніса Лапцева, лешага бамбардзіра мінулага чэмпіянату першай лігі ў складзе мазырскага «Славіі». Аднак з гэтымі хлопцамі кантракты пакуль не падпісалі. Між іншым, нядоўга без працы сядзеў Уладзімір Жураўлеў, былы галоўны

трэнер «Дынама». Ён стаў памочнікам Алега Кубарава ў маладзёжскай «Дачы».

БЫЛІ ГУЛЕЦ «ПАРМЫ» Ў САЛІГОРСКУ?

У салігорскім «Шахцёры», бронзавым прызёры леташняга чэмпіянату, узелі курс на амаладзёжне. «Гарнкоў» пакінулі адразу некалькі вопытных футбалістаў. А гэта і Дзмітрый Асіпенка, украінец Ілья Галожа, Мікалай Кашушкі. Не будзе ў камандзе грузінскага паўабаронцы Аляксандра Гурулі. Прафесійную кар'еру завяршыў Андрэй Лявончык, жывява легенда «жоўта-чорных» (368 матчаў за каманду). Новае месца працы Андрэй доўга не шукаў (калі наогул шукаў) і быў прызначаны намеснікам дырэктара «Шахцёра». Што тычыцца трансфераў, дружыну папоўнілі некалькі

украінскі нападчы Іван Сомаяў з «Мікалаева» (Украіна).

Яшчэ год таму гродзёнскі «Нёман» лічылі «чорным конікам» вышэйшай лігі, але клуб захрас у фінансавых праблемах і пазычак. А таму не дзіўна, што яго пакінулі шмат футбалістаў. Адразу два гульцы (беларус Павел Савіцкі і латыш Ігар Тарасаў) папоўнілі склад польскай «Ягелоніі» з Беластока. Арцём Салавей перайшоў у «Віцебск», а вараатар Марус Рэпаліч падпісаў кантракт з літоўскім «Тракема». Пры гэтым «Нёман» праводзіць актыўны прагляд футбалістаў. З камандай, напрыклад, траніруецца 28-гадовы камерунец Бебей Кінг. Апошнія два гады ён хоць і праваў у Таджыкістане, але ў 2008 годзе ўдзельнічаў у Алімпіядзе ў Пекіне. Карацей, ёсць чым ганарыцца. Між іншым, новым старшынёй клуба стаў 29-гадовы Іван Варовіч. Раней ён займаў паса-



Фота Тараса Шырапа.

кваліфікаваных байцоў. З Гомеля ў Салігорск пераехалі Дзмітрый Камароўскі і Міхаіл Афанасьеў, з Жодзіна — Сяргей Казека. Яшчэ некалькі гульцоў знаходзяцца на праглядзе. Сярод іх сваёй цікавай біяграфіяй вылучаецца сербскі нападчы Неманья Човіч. У свой час гэты 23-гадовы хлопец знаходзіўся ў сістэме вядомай італьянскай «Пармы», а апошні сезон праваў у складзе казахскага «Спартак».

Нягледзячы на праблемы БелАЗа, пра якія ўжо шмат пісалася, жодзінскі «Тарпеда» здолее захаваць і галоўны трэнер Ігара Крывушчанку, і асноўны касцяк футбалістаў, якія змагаліся летас за бронзавы ўзнагароды. Пры гэтым кантракты ўжо падпісалі з экс-паўабаронцам «Гомеля» Антанам Мацвеевкам і б'льым хубеюкам «Мінска» Віталеці Кібукам. На праглядзе знаходзіцца цэлы шэраг навабранцаў. Паглядзім, хто з іх застанецца.

А вась з «Гомеля», які заняў у мінулым чэмпіянаце 6-ы радок, навін пакуль няма. Каманда з адпачынку наогул выйшла толькі 26 студзеня. У панах — праца на спартыўных аб'ектах горада. Гамлячан чаквае таварышчы матч з «Белшыняў» 2 лютага. Аз пераходах у іншыя клубы Мацвеевкі і Камароўскага мы ўжо пісалі. Не будзе на берагах Сожа і Аляксандра Бычанка, Вітала Трубілы, армяніна Завена Бадаяна і украінца Дзмітрыя Няўмывакі і Вячаслава Сердзюка. Спрабуе свае сілы ў мазырскага «Славіі» галкіпер Мікалай Раманюк. А вась са славуіты форвардам-ветэранам Генадзем Бізнюком ужо вырашана працягнуць кантракт яшчэ на год.

Наваполацкі «Нафтан», каманда-адрыццэ мінулага чэмпіянату, таксама пакінула шмат гульцоў. У камандзе больш не будзе расійскіх легіянераў Георгія Буліксера і Яўгена Сантрапінскіх, нідерландца Сімона Агара, які можа апынуцца ў «Віцебску», егіпціяніна Махамеда Рэфаі. Пры гэтым на праглядзе ў клубе знаходзіцца шэраг патэнцыйных легіянераў.

СЛУЦК ЗАСТАЎ БЕЗ ЯПОНЦА

Даволі шмат футбалістаў пакінулі «Слуцк», які летас дэбютаваў у вышэйшай лізе. Сярод іх — японец Есукэ Сайта, які так спадабаўся слугіцам гледчам. Навічкі таксама ўжо з'явіліся ў камандзе Юрыя Крата. Афіцыйна навабранцамі клуба сталі экс-гулец БАТЭ Сяргей Глябок і б'льыя футбалісты брэскага «Дынама»: галкіпер Канстанцін Рудзюнок і паўабаронца Аляксандр Перапелка.

Бабурыскі «Белшыня» пакуль таксама толькі губляе футбалістаў. За невялікім выключэннем. Паўнаватрасным гульцом некалі гранда беларускага чэмпіянату стаў

ду намесніка начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму гарвыканкама. «Надзейны, правярыны і ўмею працаваць», — так новага кіраўніка футбольнага клуба ахарактарызаваў Мечыслаў Гой, старшыня Гродзёнскага гарвыканкама.

А вась футбольны клуб «Мінск» здолее захаваць шэраг футбалістаў і перападліскаў кантракты з Сяргеем Амелянчукам, Аляксандрам Сачычым. Планаваў, што ў камандзе застануцца абаронца Іван Маеўскі, які падпісаў кантракт з польскім клубам «Завіша» (Быдашч), і вараатар Уладзімір Бушма. Магчыма, гэты сезон Уладзімір правядзе ў маладзёжскай «Дачы», якую ўзначальвае добра вядомы мя беларускі трэнер Алег Кубараў. А вась 17-гадовы нападчы Арцём Васільев, хутчэй за ўсё, падпіса кантракт са славуітым б'льгііскім «Бруге».

Наогул, за апошнія месяцы беларускія клубы пакінулі больш за 40 легіянераў. Сярод іх балгарыні Любен Нікалаў, экс-абаронца брэскага «Дынама». Ён, дарчы, выбраў самы экзатычны шлях для працягнення кар'еры і адправаўся гуляць туды, дзе звычайна прынята адпачываць, — у Тайланд. Дарчы, у складзе «Дынама» спрабуе замацавацца вядомы нападчы Уладзімір Юрчанка. У пэўны момант кар'ера гэтага таленавітага футбаліста, якім цікавіліся ў свой час нават італьянскія каманды, пайшла пад адхон, а ён трапіў за краты. Але цяпер Уладзімір вярнуўся ўсё памяншаць. Імкненца адрадіцца сябе ў футбол і вярнуць пацучце гола.

Мазырска «Славія» пад кіраўніцтвам Юрыя Пунтуса вярнулася ў вышэйшую лігу. Каманда ўжо адправаўся на першы збор у Тамашоўку, што на Брэстчыне, і актыўна праглядае футбалістаў. Сярод іх ёсць як беларусы, так і гульцы з блізкага замежжа.

«Віцебск» таксама паступова пачынае падбіраць новых выкананцаў, перазаключыць кантракты з тымі, хто заваёўваў пучэўку ў эліту айчыннага футбола. Гульцы каманды з культурнай сталіцы краіны могуць стаць Дзмітрый Хлебасолаў, Кірыл Вяргейчык, а таксама Дзмітрый Коўб, які ў мінулым першынстве Літвы стаў лепшым бамбардзірам «Тракея». Факладна вядома, гэты сезон у «Віцебску» правядзе вараатар Дзмітрый Гушчанка. Апошнім месцам працы галкіпера быў «Белшыня».

Прыходзяць навіны і з мікашэвіцкага «Граніта». Вядома, што клуб перазаключыў працоўныя дагаворы з 10 футбалістамі. Сярод навабранцаў — былы абаронца «Белшыні» і брэскага «Дынама» Валеры Каршакевіч, форвад «Бярэзін» Цярэнцій Луцэвіч, паўабаронца «Нёмана» Ігар Яскіні.

Падрыхтаваў Тарас ШЧЫРЫ

УЗДЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

04 марта 2015 года по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 (4-й этаж) в 10⁰⁰
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

№ лота	Продавец	Местонахождение участка	S (га)	Кадастровый номер	Начальная цена (бел. руб.)	Расходы по подготовке (кроме расходов на публикацию извещения) (бел. рублей)
Лот № 1	Узденский РИК	г. Узда, пер. Партизанский, 15	0,819	625650100003001614	60 000 000	8 294 200

Целевое назначение участка – для строительства и обслуживания жилого дома. Имеется возможность подключения к газоснабжению, водоснабжению, электроснабжению, водоотведению (канализации).

На повторные торги выставляются следующие участки:

№ лота	Продавец	Местонахождение участка	S (га)	Кадастровый номер	Начальная цена (бел. руб.)	Расходы по подготовке (кроме расходов на публикацию извещения) (бел. рублей)
Лот № 2	Узденский РИК	г. Узда, ул. Магдалены Радзивилл, 1	0,1089	625650100003001613	60 000 000	8 329 300
Лот № 3	Узденский РИК	г. Узда, ул. Магдалены Радзивилл, 3	0,1200	625650100003001612	70 000 000	7 464 300
Лот № 4	Узденский РИК	г. Узда, ул. Магдалены Радзивилл, 5	0,1200	625650100003001611	70 000 000	7 464 300
Лот № 5	Узденский РИК	г. Узда, ул. Академика Бокяты, 1	0,1159	625650100003001602	70 000 000	7 712 850
Лот № 6	Узденский РИК	г. Узда, ул. Академика Бокяты, 2	0,1200	625650100003001603	70 000 000	7 464 300

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания жилых домов.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на счет № 3600631002518 Главного управления Министра финансов Республики Беларусь по Минской области в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, МФО 153001601, УНП 600537220, код платежа – 04901.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8⁰⁰ до 17⁰⁰ по рабочим дням по 26 февраля 2015 года включительно.

На аукционные торги на право заключения договора аренды повторно выставляются участки:

№ лота	Продавец	Местонахождение участка	S (га)	Кадастровый номер	Начальная цена (бел. руб.)	Расходы по подготовке (кроме расходов на публикацию извещения) (бел. руб.)
Лот № 1	Узденский райисполком	г. Узда, ул. Новожицкого (№ 73 по ПДП)	0,1985	625650100001000581	121 773 398	11 982 711
Лот № 2	Узденский райисполком	г. Узда, ул. Новицкого (№ 68 по ПДП)	0,1996	625650100001000582	122 448 213	11 661 815

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки). Инженерно-техническое обеспечение земельного участка отсутствует. Срок аренды участка – 99 лет.

Победитель аукциона либо единственный участник не состоявшего аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, и публикации объявлений об аукционе в средствах массовой информации. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) производится в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8⁰⁰ до 17⁰⁰ по рабочим дням по 26 февраля 2015 года включительно.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 206, с 8⁰⁰ до 17⁰⁰ по рабочим дням по 26 февраля 2015 года включительно.

Участники аукциона должны представить следующие документы:

- заявление на участие в аукционе с указанием

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению государственного предприятия «Минский областной технопарк» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений, расположенных по адресу: Минская область, Смолевичский район, Заболотский с/с, д. Станок-Водича

	Лот № 1	Лот № 2	Лот № 3	Лот № 4
Наименование объекта	здание производственного цеха № 1, инв. № 614/C-18848	цех из универсальных сборно-разборных металлоконструкций, инв. № 614/C-26496	склад из универсальных сборно-разборных металлоконструкций, инв. № 614/C-26482	склад материально-технических ценностей, инв. № 614/C-26477
Общая площадь, кв. м	1926,9	937,3	1075	550,5
Срок договора аренды	1 год	1 год	1 год	1 год
Начальная цена права заключения договора аренды, бел. руб.	14 740 785	23 901 150	8 223 750	14 037 750
Сумма задатка, бел. руб.	1 474 079	2 390 115	822 375	1 403 775
Размер ежемесячной арендной платы за одну единицу объекта	0,12 базовой арендной величины за 1 кв. м	0,12 базовой арендной величины за 1 кв. м	0,12 базовой арендной величины за 1 кв. м	0,12 базовой арендной величины за 1 кв. м
Целевое назначение использования имущества	Производственный цех	Здание неустановленного назначения	Склады	Склады
Условия продажи Объекта аукциона	Уборка прилегающей территории			

Шаг аукциона 15%. Базовая арендная величина с 01.04.2014 составляет 102 000 рублей. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

Задаток 10% от начальной цены, перечисляется на р/с № 3012108260016; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Победитель аукциона (лицо, правящее им в победительном аукционе) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю сумму, за кото-

рую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентируется Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машин, мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства. Аукцион состоится 27.02.2015 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.02.2015 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ

Открытого акционерного общества «Сбергательный банк Беларусбанк» сто восемьдесят четвертого – сто восемьдесят седьмого выпусков

№ вып.	объем эмиссии по номинальной стоимости	количество облигаций, штук	серия, номера облигаций	номинальная стоимость облигации
184	60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США	60 000	ЖЛ184, 000001 – 060000	1 000 (Одна тысяча) долларов США
185	60 000 000 (Шестьдесят миллионов) долларов США	12 000	ЖМ185, 000001 – 012000	5 000 (Пять тысяч) долларов США
186	25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро	25 000	ЖН186, 000001 – 025000	1 000 (Одна тысяча) евро
187	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро	5 000	ЖО187, 000001 – 005000	3 000 (Три тысячи) евро

1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках)
 Наименование эмитента на белорусском языке: Акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк»; сокращенное: ААТ «Акцыянерны Сберадзны банк «Беларусбанк» (ААТ «ААБ Беларусбанк»); наименование эмитента на русском языке: полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (далее – Банк); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес
 Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18; телефон: (017)3090959; телефон/факс: (017)2222626; e-mail: info@belarusbank.by.

3. Номера расчетного и/или валютного счетов эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи облигаций
 В оплату облигаций сто восемьдесят четвертого – сто восемьдесят седьмого выпусков Банка (далее – Облигации) покупатели обязаны внести наличные денежные средства либо перечислить в Банк денежные средства в безналичном порядке в валюте номинала Облигации, которые будут поступать на соответствующие балансовые счета 4940, открытые в филиалах Банка, а также в центральном аппарате Банка.

4. Покупатели облигаций на первичном рынке. Цена продажи облигаций
 Покупателями облигаций на первичном рынке могут быть физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, приобретающие облигации не в целях предпринимательской деятельности (далее – Физические лица). Облигации продаются по их номинальной стоимости за валюту номинала Облигации.

5. Наименование периодического печатного издания, определенное эмитентом для раскрытия информации
 Банк публикует в газете «Звязда» следующую информацию: годовой отчет Банка за отчетный год – не позднее 25 апреля текущего года (годовой отчет за 2013 год опубликован 19.04.2014, № 73); о принятом решении о реорганизации или ликвидации Банка – в течение 2-х месяцев с момента принятия такого решения; сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» – в течение 5 дней с момента получения соответствующего судебного постановления;

о внесенных изменениях в Проспект эмиссии облигаций сто восемьдесят четвертого – сто восемьдесят седьмого выпусков Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемый «Проспект эмиссии») – в срок не позднее 7 дней после регистрации указанных изменений Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Регистрирующий орган).

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента
 Депозитарием эмитента является депозитарий Банка (Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь, номер государственной регистрации Банка – 056, код депозитария Банка – 005), расположенный по адресу: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, действующий на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1089 сроком действия до 29.07.2022.

7. Размер уставного фонда Банка – 16 690 483 406 000 белорусских рублей.

8. Место, время и способ ознакомления с проспектом эмиссии облигаций
 С Проспектом эмиссии можно ознакомиться в период открытой продажи Облигаций на официальном сайте Банка по адресу: http://rlt.by/ASBbank.by.

С копией Проспекта эмиссии можно ознакомиться в местах продажи Облигаций, указанных в пункте 12 настоящего документа, ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

9. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество и номинальная стоимость облигаций
 Банк выпускает процентные, неконвертируемые облигации на предъявителя в документарной форме:

ИНФАРМБЮРО 5

28 студзеня 2015 г.

Управляющий ООО «ПрофДМ» проводит повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ДУП «ПМК-199» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690018982), а именно:

№ лота	Описание	Начальная цена, бел. руб.
1	Проходная будка и весы, общ. пл. 79,9 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 620887409101000645 площадью 0,0322 га, по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 7	91 728 412
2	Здание растворобетонного узла общ. пл. 248,6 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 620887409101000429 площадью 0,0969 га, расположенным по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы.	286 439 031
3	Здание склада общ. пл. 246,4 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 620887409101000656 площадью 0,1492 га, расположенным по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 56.	194 305 807
4	Административное здание общ.пл. 576 кв.м и земельного участка с кадастровым номером 620887409101000422 площадью 0,1425 га, расположенным по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5	944 857 653
5	Бытовая цеха, общ. пл. 107 кв.м, расположенная по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 7	49 455 113

Аукцион состоится 17.02.2015 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская, д. 5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29.01.2015 по 16.02.2015 г.

Для участия в торгах лица, заявившие о своем участии в торгах, вносят задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 1 процента от начальной цены имущества должника, выставленного на торги. Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с № 3012401820017 в РКЦ21 в филиале ОАО «Белгруппбанк» г. Борисова, код 942, УНП 690018982.

По вопросу участия в аукционе, ознакомления с предметами торгов, а также по всем иным интересующим вопросам, связанным с проведением торгов, обращаться по тел.: +375 (17) 395-81-34; +375 (29) 698-51-76.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1 Капитальное строение (Здание мастерских) с инвентарным № 2101/C-13876, общей площадью 343,5 м ² стоимостью 321 393 600 белорусских рублей
Собственник (владетель) имущества	ОАО «Городской райгазпромнаб» (УНП 30066422)
Наличие обременений (арес) имущества	отсутствует
Место (адрес), дата и время проведения торгов	Городской р-н, д. Прудники, ул. Кубинская, 41Б 10.02.2015 в 12.00 г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318
Справочная информация об организаторе торгов	Управление принудительного исполнения ГЮЮ Витеблспискомпа (210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34, www.vitebskjust.gov.by) Судебный исполнитель Ткаченко Сергей Владимирович, тел./факс: (80212) 600071 Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. (80212) 600975
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения ГЮЮ Витеблспискомпа № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002050, не позднее 15.00.09.02.2015 г. Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота. В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества. Более подробно информацию можно получить на сайте Главного управления юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by

Утерянный диплом ПТУ-53 строителей г. Минска на имя СТАН-КЕВИЧА Александра Владимировича, 1997 года выдачи, считать недействительным.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» 15.12.2014 № 85 (в редакции решения Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк» от 13.01.2015 № 1)

номер периода	ПЕРИОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДА			продолжительность периода, дней
	начало периода	конец периода, дата начала выплаты дохода	даты выплаты дохода	
1	01.02.2015	31.07.2015		181
2	01.08.2015	31.01.2016		184
3	01.02.2016	31.07.2016		182
	ИТОГО			547

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
 Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее дня, следующего за днем истечения двенадцати месяцев со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъявитель оригинала Облигации выплачивает ее номинальная стоимость и неполученный доход по дате досрочного погашения Облигации включительно (в валюте номинала Облигации). При досрочном погашении Облигации выплата части номинала Облигации и/или части дохода не производится.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об аннулировании досрочно погашенных Облигаций и/или Облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения. В случае принятия такого решения Банк в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения их Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) соответствующего количества.

19. Порядок погашения облигаций
 Погашение Облигаций осуществляется Банком, начиная с 31.07.2016, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными подразделениями Банка, филиалами, центрами банковских услуг (перечень учреждений Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка http://belarusbank.by); в ОПЕРУ центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18).

Время подачи Облигаций – в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

13. Срок обращения Облигаций – 547 календарных дней (с 31.01.2015 по 31.07.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

14. Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2016.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигации, условия его выплаты
 По облигации установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годовых. Выплата дохода производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты дохода, указанным в пункте 17 настоящего документа, при условии предъявления Физическим лицом оригинала Облигации в Банк. Выплату дохода осуществляют филиалы, центры банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалы, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка (независимо от места продажи Облигации) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

Доход выплачивается в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо наличными денежными средствами.

При выплате дохода наличными денежными средствами Банк покупает у владельца Облигации часть дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в обменном пункте (кассе), осуществляющей(ей) покупку, на момент совершения операции выплаты дохода.

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа, сумма неполученного дохода рассчитывается по дате досрочного погашения Облигации включительно.

16. Период начисления дохода по облигации
 Начисление дохода по Облигации осуществляется за период с даты, следующей за датой продажи Банка Облигации, по дату начала погашения Облигации,

указанную в пункте 14 настоящего документа, включительно (за исключением случая предъявления Облигации к досрочному погашению). С даты, следующей за датой истечения срока обращения Облигации, доход не начисляется.

Первый доход по Облигации начисляется с даты, следующей за днем ее продажи Банком, по дату начала выплаты дохода, указанную в пункте 17 настоящего документа, за период начисления дохода (далее – период), в котором была продана Облигация, включительно. Последующие доходы, включая последний, начисляются с даты, следующей за датой начала выплаты дохода за предшествующий период, по дату начала выплаты дохода за данный период (по дате начала погашения Облигации) включительно.

17. Даты выплаты периодических выплачиваемого дохода.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций
 Облигация может быть предъявлена к досрочному погашению, но не ранее дня, следующего за днем истечения двенадцати месяцев со дня ее фактической продажи Банком. При этом предъявитель оригинала Облигации выплачивает ее номинальная стоимость и неполученный доход по дате досрочного погашения Облигации включительно (в валюте номинала Облигации). При досрочном погашении Облигации выплата части номинала Облигации и/или части дохода не производится.

В период обращения Облигаций Банк может принять решение об аннулировании досрочно погашенных Облигаций и/или Облигаций, не размещенных Банком на момент принятия такого решения. В случае принятия такого решения Банк в установленном порядке письменно уведомляет Регистрирующий орган о необходимости исключения их Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) соответствующего количества.

19. Порядок погашения облигаций
 Погашение Облигаций осуществляется Банком, начиная с 31.07.2016, в отношении лиц, предъявивших оригиналы этих Облигаций к погашению, независимо от сроков обращения собственника или иного законного владельца Облигации.

Погашение Облигаций осуществляется филиалами, центрами банковских услуг Банка, структурными подразделениями Банка, филиалами, центрами банковских услуг (перечень учреждений Банка размещен на официальном интернет-сайте Банка http://belarusbank.by); в ОПЕРУ центрального аппарата Банка (Республика Беларусь, 220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18).

Время подачи Облигаций – в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

13. Срок обращения Облигаций – 547 календарных дней (с 31.01.2015 по 31.07.2016). День начала размещения и день начала погашения Облигаций считаются одним днем.

14. Дата начала погашения Облигаций – 31.07.2016.

15. Размер или порядок определения размера дохода по облигации, условия его выплаты
 По облигации установлен постоянный процентный доход (в дальнейшем именуемый «доход») в виде фиксированного процента к номинальной стоимости Облигации в размере 6,5 (Шести целых пяти десятых) процентов годовых. Выплата дохода производится периодически в соответствии с графиком начисления и выплаты дохода, указанным в пункте 17 настоящего документа, при условии предъявления Физическим лицом оригинала Облигации в Банк. Выплату дохода осуществляют филиалы, центры банковских услуг Банка, структурные подразделения Банка, филиалы, центров банковских услуг, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка (независимо от места продажи Облигации) в течение операционного дня соответствующего учреждения Банка.

Доход выплачивается в валюте номинала Облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо наличными денежными средствами.

При выплате дохода наличными денежными средствами Банк покупает у владельца Облигации часть дохода в размере менее минимального номинала банкноты иностранной валюты по обменному курсу покупки иностранной валюты, установленному в обменном пункте (кассе), осуществляющей(ей) покупку, на момент совершения операции выплаты дохода.

В случае предъявления Облигации к досрочному погашению на условиях, изложенных в пункте 18 настоящего документа, сумма неполученного дохода рассчитывается по дате досрочного погашения Облигации включительно.

16. Период начисления дохода по облигации
 Начисление дохода по Облигации осуществляется за период с даты, следующей за датой продажи Банка Облигации, по дату начала погашения Облигации,

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «БРЕСТРАЙБЫТСЕРВИС»

Номер лота	ЛОТ № 1
Наименование объекта	1. Изолированное помещение (инв. № 100/D-106960), общ. пл. 190,3 м ² 2. Изолированное помещение (инв. № 100/D-106958), общ. пл. 141,0 м ²
Местонахождение объекта	1. г. Брест, ул. Советской Конституции, 1-4 2. г. Брест, ул. Советской Конституции, 1-2
Начальная цена продажи, руб. без НДС	1 233 104 000
Размер задатка, руб.	123 310 400
Условия продажи	Без условий
Продавец (Балансодержатель)	ОАО «Брестрайбытсервис»
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Срок заключения договора купли-продажи	В течение 5-и рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона
Условия оплаты	В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с для перечисления задатка	р/с 3012105618108 руб. РБ в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску, код 153001369 УНП 102353509
Аукцион состоится	

Кантрамарка

УСЕ ПАМРУЦЬ, А Я ЗАСТАНУСЯ

Здавалася б, што можа быць больш актуальнае за гісторыю маркітанткі Ганны Фірлінг, якую ведаюць пад мянушкай «матухна Кураж», у той час, калі інфармацыйныя стужкі стракаюць трывожнымі навінамі з Украіны, а мы, гуляючы на курсах валют, гонім машыну аднекуль з-пад Смаленска? Аднак рэжысёр спектакля «Матухна Кураж і яе дзеці» Міхаіл Лашыцка паспрабаваў аздобіць гісторыю камедыяным эфектам, тым самым аддалішы падзеі ад нашча часу і сцвердзішы: смерць, вайна і расплата — гэта тое, што можа здарыцца з іншымі, але не з намі.

Бертальд Брэхт пачаў пісаць п'есу пра матухну Кураж напярэдадні Другой сусветнай. Спадзяваўся, што спектакль прагучыць з тэатральнай падмошчай як папярэджанне. Аднак прэм'ера адбылася ўжо пасля пачатку вайны, пра што драматург зазначыў: «П'есменнікі не могуць пісаць з такой хуткасцю, з якой ўрады раззваюць войны: бо для таго, каб сачыцца, трэба думаць». З цягам часу п'еса стала класічным антываенным маніфестам і кананічным тэкстам эпічнага тэатра, вынаходнікам і тэатрыткам якога з'яўляецца Бертальд Брэхт.


У беларускай тэатральнай прасторы «Матухну Кураж...» чакалі з асаблівай цікавасцю не столькі праз зварот да эстэтыкі эпічнага тэатра, колькі праз тое, што гэта другая паліка прэм'ера «Тэатра Ч». Незалежны «Тэатр Ч» быў заснаваны ў 2013 годзе і звярнуў на сябе ўвагу сцэнічнай інтэрпрэтацыі п'есы Адама Міцкевіча «Дзяды» ў пастаноўцы літоўскага рэжысёра Рамуне Кудзманайтэ. Трэба адзначыць: з'яўленне «Матух-

ны Кураж...» было куды менш эфектным. Прычыны, на мой погляд, трэба шукаць у неспадзваным сапэратамі Брэхта.

Так, тэкст п'есы быў у значнай ступені скаронаны. Безумоўна, сучасны тэатр не адмаўляе права рэжысёра на скаронанне і пераасэнсаванне. Прасунутага глядача не здзівіш пазлам з алюзіяй, дзе на афішы значыліся імя класіка і назва яго вядомага твора, а падчас дзеяння і сказа за яго не гучыць. Аднак у выпадку з «Матухнай Кураж...» скаронанне выглядае вельмі не абгрунтаваным.

...Трыццацігадовая вайна (адбылася ў XVII стагоддзі і ў рэшце рэшт абярнулася для Германіі нацыянальнай катастрофай) — адзіны сродка выжыцця для маркітанткі Ганны Фірлінг. Разам з трыма дзецьмі яна коціць на сваім фургоне услед за лійняй фронту і гандлюе. Навіна пра падпісанне міру прыводзіць яе ў жах, бо пазбаўляе сродкаў да жыцця. Аднак вайна не канчаецца і патрабуе ад яе ў ахвяру ўсіх дзяцей.

У інтэрпрэтацыі Міхаіла Лашыцкага з гісторыі гэтай сям'і амаль зніклі лінія нямоў дачкі матухны Кураж Катрын і развака адносін з кухарам, намёк на якія з'яўляецца на пачатку п'есы. Змяняецца і фінал. Брэхтаскую кропку, калі пасля пахавання Катрын матухна Кураж у адзіноце цягне свой фургон услед за салдатамі пад той жа гімн, што гучаў на пачатку гісторыі, рэжысёр змяняе на зонг-клічкі ў выкананні Міхаіла Зуя — «Мы засталіся жывымі!». Пра фінал, які ставіў перад глядачамі пытанне «Няўжо матухна Кураж нічога не зразумела, нават «прадаўшы» вайне трох сваіх дзяцей?», Брэхт пісаў: «Драматург істотна не тое, каб Кураж у канцы нешта ўцяпіла... Для яго важна, каб глядач убачыў усё дакладна». Спектакль Лашыцкага, на жаль, пазбаўляе глядача яснага бачання і ставіць пытанне: ці не прымуслі рэжысёра



Фота: Алена ПІСЬКО

ахвяраваць кавалкам п'есы выключна тэмпарытм і хронаметраж спектакля?

Шкілетам пастаноўкі ў эпічным тэатры, які супрацьпастаўляе эмацыянальнаму ўспрыняццю разумовае, з'яўляюцца зонгі — музычныя нумары. У гэтым выпадку рэжысёр не адступіў ад брэхтаскага канону. «Матухну Кураж...» «Тэатра Ч» яскрава адрознівае аўтарскае музыка ў жыццёвым выкананні гуртоў «9 міліметр», «НаГуль», «i-li-i», «НАКА», «YuPa», «Zu!». Музыкі знаходзяцца на сцэне разам з акцёрамі і часам нават пераігрываюць іх. Не толькі ў такіх відавочных выпадках, як фінал, калі імпрэзавы Міхаіла Зуя значна адрозніваецца ад куды больш стрыманай манеры папярэдніх выканаўцаў, але і непасрэдна падчас дзеяння. Часам за жывымі рэакцыямі музыка, якая не заціснута пэўнымі межамі гра-

тэску, усталяванымі рэжысёрам для акцёраў, назираць куды цікавей, чым непасрэдна за дзеяннем.

Прэм'еры паказ «Матухны Кураж...» дазваляе адзначыць, што для акцёраў драматычны складнік спектакля пакуль што важнейшы за музычны. Хаця эпічны тэатр вымагае ад стваральнікаў адваротнага. Аднак гэта якая-то момант, які паказвае надзею на самаўдасканаленне спектакля і змену акцэнтаў падчас яго існавання. З прэм'ерынага паказу хацелася б вылучыць удалае і яркае выкананне зонгу палкавога святара (Алесь Аўчынінкі), што не дазваляе перарваць дзеянне паўзай антракту.

З акцёрскіх работ вылучаецца, відавочна, стрыйнявы для гэтай пастаноўкі персанаж — матухна Кураж у выкананні Алены Сідаравай. Невялікая, кругленькая, у мешкава-

тым касцюме. На галаве — смешная шапачка з пампонам, якую ўвесь час даводзіцца папраўляць, каб не спаўзала. Кураж Алены Сідаравай — гэта кураж дзіцяці, для якога шмат што ў свеце можа быць не на самай справе: вайна як гульня. Яе рухі, яе выхадзі — гэта амаль на працягу ўсяго дзеяння кола. Апісваючы крокамі кола, яна нібыта падкрэслівае, што выйсці з гэтай гульні-вайны для яе няма. Ці адчувае сябе на арэне цырка, падтрымліваючы фарсавы, камедыяны пачатак, абазначаны рэжысёрам. Дарэчы, камедыяна трактоўка яе вобразу прадумана да дробязяў. Напрыклад у сцэне, дзе матухна Кураж выпадкова сустракае свайго старэйшага сына Эйліфа і чужы гісторыю яго подзвігу, высакародна аглянуха ад маці, прапанаваная ў Брэхта, змяняецца плескачом на азадку.

Камедыяна скіраванасць, якая стала краевугольным каменем у рэжысёрскай трактоўцы п'есы, з аднаго боку стварае пэўны «эфект адчужэння», неабходны для існавання эпічнага тэатра. Адчуваецца характары і падзеі, пра якія мы ведаем і да якіх прывыклі, дэманструючы іх пад новым вуглом, каб выклікаць у нас здзіўленне і цікавасць, каб растрыываць глядача, паказаўшы яму тое, чаго ён ніяк не чакаў пабачыць, можна і з дапамогай гратэску. Аднак у выпадку «Матухны Кураж...» «Тэатра Ч» камедыяны пачатак, смех, гратэск выконваюць функцыю маскіроўкі агрэсіі, пагрозы кшталту «вось так магло з табой быць, але, не хвалойся, не будзе», тым самым пазбаўляючы дзеянне вострасацыяльнага складніка і аддалючы яго ад рэальнасці — з намі такога дакладна не здарыцца, — з намі такога дакладна не будзе.

Алена МАЛЬЧЭЎСКАЯ

Даты Падзеі Людзі

28 СТУДЗЕНЯ

1820 год — рускія мараплаўцы ўпершыню дасягнулі шостага кантынента — Антарктыды. У XIX стагоддзі ўжо было вядома, што амаль тры чвэрці паверхні зямнога шара займае сусветны акіян. Вялікі ўклад у яго даследаванне ўнеслі і рускія мараплаўцы. У першай палове XIX стагоддзя яны ажыццявілі амаль сорак кругасветных падарожжаў. Самым паспяховым было плаванне ў Антарктыду Фадзея Белінсгаўзена і Міхаіла Лазарава ў 1819—1821 гг. на дзвюх шлюпках — «Усход» і «Мірны». Гэта была вельмі адважная і рызыкоўная экспедыцыя. Караблі прабіраліся праз вэлізныя льдовыя палі, пераадолявалі невядомыя марскія плыні, густыя туманы, прасоўваючыся ў амаль бясконцай вобласці. 28 студзеня 1820 года удзельнікі экспедыцыі падыйшлі да берагоў Антарктыды. Быў адкрыты апошні, шосты, кантынент планеты.



1919 год — нарадзіўся Павел Васільевіч Кармунін, акцёр, народны артыст Беларусі (1980). У 1964-93 гадах працаваў у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы. Сыграў больш за 200 роляў. Сярод іх Сцяпан Крыніцкі («Паўлінка», Я. Купалы), Кічкайла («Амністыя» М. Матукоўскага), Лука («На дне» М. Горкага) і многія іншыя. Зняўся ў кінафільмах «Красная плошча», «Рудабельская рэспубліка», «Доўгія вёрсты вайны», «Дзяржаўнае мяжа». Памерў у 2002 годзе.

1940 год — 75 гадоў таму нарадзіўся (вёска Другая Дзмітрыеўка Клічаўскага раёна) Леанід Дайнека, вядомы беларускі пісьменнік, аўтар гістарычных раманаў. У 1967 годзе скончыў БДУ. Працаваў на тэлебачанні, у часопісе «Маладосць», у выдавецтве «Мастацкая літаратура». Аўтар паэтычных зборнікаў «Галасы», «Бераг чакання», «Вечнае імгненне», зборніка аповядаў «Бацькава крывіца», раманаў «Людзі і маланкі», «Запомніце сабе маладымі», гістарычных твораў «Меч князя Вячкі», «Жалезныя жалуды» і іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990).

Было сказана

Ісаак НЬЮТАН, англійскі фізік і матэматык:

«Калі я бачыў далей за іншых, то таму, што стаяў на плячах гігантаў».



Гэтыя людзі здольныя на вялікія подзвігі. На іх шляху да поспеху ім дапамагае рашучасць, мужнасць і сіла волі, якія канцэнтруюць іх унутраныя рэсурсы. Яны аб'ектыўна ў ацэнках сваіх магчымасцяў, кантралююць свае ўчынкi, хаця і могуць падацца самаўпэўненымі і ганарлівымі. Яны вельмі практычныя, ніколі нічога не робяць без папярэдняй падрыхтоўкі, узаважваюць кожны крок, аддаючы перавагу назіранням збоку. Галоўная іх рыса — яркая самабытнасць, імкненне зрабіць свае інтарэсы як мага больш разнастайнымі. Неардыннарны і яркія натурой, яны шмат чакаюць ад жыцця, а, сутыкаючыся з рэальнасцю, ацэньваюць яго як аднастайнае і сумнае.

Крынічка

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ВЫРОШЧВАННЕ АРХІДЭЙ ДОМА

Няма ў раслінным царстве, мабыць, іншага сямейства з такой неймавернай разнастайнасцю формаў, памераў і расфарбовак, як архідэі. Спецыялісты мяркуюць, што да гэтага часу ў свеце існуе не менш за 25 тысяч відаў гэтых трапічных прыгажуняў. Да таго ж архідэі жывуць на зямлі з самых старажытных часоў — яны з'явіліся не менш як 70 млн гадоў таму і, такім чынам, значна старэйшыя за чалавецтва. Мабыць, у гэтым і крыецца сакрэт іх асаблівых, гіпатэтычных прывабнасці. Але вырошчванне архідэй дома не патрабуе звышнатуральных высілкаў і даступнае кожнаму.

Архідэі ў дзікай прыродзе

Радзіма архідэй — густая трапічная лясы Азіі, а таксама Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі. Тут жыве большасць вядомых відаў. Архідэі моцна адрозніваюцца па сваіх памерах. Для пакавага культывавання прыдатныя так званыя мініяцюрныя віды. Асабліва палюбіліся калекцыянерам фаленісісы з іх пляшчотнай вытанчанасцю, пачучыя катлел, таямнічым і страшнаватай чорнай архідэі з роду Дракулы. Каб прабіцца да святла скрозь шчыльныя балдахін трапічнай зеляніны, архідэі навучыліся караскацца па ствалах дрэў і замацоўвацца ў іх кронах. Пры гэтым карані раслін не паглыбленыя ў глебу, а фактычна падвешаныя ў паветры. Трапічны лес вельмі вільготны, таму каранёвая сістэма не перасыхае: архідэі ў літаральным сэнсе слова «п'юць» душнае і сырое паветра джунгляў. Такі спосаб існавання называецца эпфітнічным. Асобныя нешматлікія віды

архідэй залічваюць да раслін-літафітаў: яны могуць сяліцца на камяністых паверхнях. Ад гэтых асаблівасцяў і трэба адштурхоўвацца пры ўладкаванні «жылля» для экзатычных гадаванцаў.

Ёмістасці для пасадкі

Гаршкі, у якіх архідэі прадоўжаць у крамах, неспрыдатныя для працяглага ўтрымання кветак, бо ў іх каранёвая сістэма пазбаўлена правільнага дышання. Зразумела, вам захочацца яе мага хутчэй перасадзіць архідэі. Але не спяшаецца, памятайце: — нельга трывожыць расліны, якія цвітуць. Дайце вашым новым жыхарам аддзіці і толькі потым прыступайце да перасадкі.

Высаджаюць архідэі можна ў пластыкавыя кантэйнеры, але асабліва прыемна ім будзе, калі вы змесціце іх на спецыяльныя вертыкальныя арыентаваныя блокі, якія імітуюць ствол дрэва. Важна памятаць, што высаджаная на блоку расліна будзе добра сябе адчуваць толькі ў вільготнай паветры. У адваротным выпадку ка-



рані перасохнуць і кветка загіне. Калі забяспечыць «мікратропікі» ў асобна ўзятым пакоі не атрыміліваецца, лепш не гардзіць агарод і пасадзіць архідэю ў пластыкавы кантэйнер або спецыяльны гаршчок для архідэй. Гэта будзе не так эстэтычна і арыганальна, але затое надзейна абароніць каранёвую сістэму ад абязводжвання.

Субстрат для архідэй

Яго састаў павінен абавязкова адпавядаць двум найважнейшым патрабаванням: вятрапронічнасцю і гіграскапічнасцю. Мы памятаем, што архідэі з'яўляюцца эпфітамі, таму ім патрабуецца пастаяннае вятравыванне каранёвай сістэмы. Глеба павіна быць рыхлай і добра прапускаць ваду. Арганічны субстрат мае два асноўныя кампаненты: кара і верхавы торф. Лепш за ўсё выкарыстоўваць кару секвой, але, паколькі ў нашых шыротах яна не расце, яе можна з поспехам замяніць карой хвой. Верхавы торф да глебавай сумесі дадаюць для павышэння вільгацёмнасці. Для паляпшэння ўласцівасцяў да базавага састава могуць дадавацца драўняныя вугалы, якасць валокуны, мох сфагнум, а таксама пясок, керамзіт і іншыя кампаненты.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

УДИВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ДЕД МОРОЗ!

1. Организатор: Общество с дополнительной ответственностью «МассМедиаСервис», адрес: 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 811.
2. Наименование рекламной игры: «Удивляет не только Дед Мороз!».
3. Территория проведения: магазины фирменной сети «Корона Техно», расположенные на территории Республики Беларусь в городах: Минск, Витебск, Бобруйск, Брест, Борисов, Гомель, Гродно.
4. Срок начала рекламной игры: 10 декабря 2014 года, срок окончания — 27 февраля 2015 года.
5. Свидетельство № 2495 о государственной регистрации рекламной игры «Удивляет не только Дед Мороз!» от 5 декабря 2014 года, выдано Министерством торговли Республики Беларусь.
6. В рекламной игре принял участие 341 участник.
7. Фамилии, инициалы победителей:
- 7.1. Приз: **Мягкая игрушка «Овечка Долли 20 см» (Артикул: ОСН01, Размер: 14х30х20).**
Розыгрыш № 1:
Артемов Н. В., Патанейко Л. С., Горощеня Е. И., Голович Е. В., Русак А. В., Мартин В. С., Костелецкий В. А., Кандажки М. Б., Бондарик Р. И., Кепель В. В., Соновский А. Н., Трофимов М. С., Шилевская Н. В., Гавриченко В. В., Соловьев К. Г., Яновский А. А., Зубова И. В., Войнич Д. А., Стасюк С. И., Друцкі І. Р., Цвётков В. В., Фурик М. В., Мисько А. Д., Макарчик Н. П., Гумнюк Д. Л., Певец О. А., Кушнер А. М., Сурма Д. М., Дьярова Н. С., Шейболодаев Е. А., Попомич Е. А., Мешок М. И., Бойдук А. В., Яшук А. В., Герасимчук О. Д., Михальчук С. В., Козак Д. А., Гинь Е. А., Омельянок М. И., Петручик А. В., Демиченко В. В., Бобурко Ю. С., Гвоздев И. А., Ковалевская Т. А., Андреева Г. А., Орлова Ю. Л., Бороздин О. Н., Медведева Е. А., Панда А. Г., Ходосок С. А., Марченко И. П., Чакур А. С., Тарасевич Е. Г., Комар Д. Н., Прима Д. Л.
- Розыгрыш № 2:
Бабашева Д. М., Чуркина А. В., Швайлович С. А., Гарбузов М. В., Зельманов Л. А., Гуман К. Г., Косубяцкий В. М., Солодкая Т. Т., Астапенко А. Б., Черноусик М. Л., Горшарик А. Н., Токарев А. К., Войтехович А. И., Колесников С. Л., Скалкович Ю. К., Корниченко С. В., Адамчук Д. О., Кульбакова А. Ю., Шкредов М. В., Скребло С. Г., Шелкунова О. А., Довальцова Н. В., Мининков В. А., Красновская Т. А., Чумакова Н. С., Аверьянов А. Г., Киселева Т. В., Захаров В. И., Скоробева А. А., Герасимович А. З., Земченок И. Я., Зозняк В. А., Кисвицкая С. М., Гуринович О. М., Король Д. Н., Сухов Д. М., Дружинин Н. В., Кононова Т. В., Горельник А. Ю., Жамалко А. Г., Шербак Е. О., Ляхнович А. А., Егорова Т. А., Мисько А. Д., Шмигельская Т. В., Дивина Л. Г., Васильевский М. А., Яшук Е. Г., Артемичев В. Л., Саенко С. В., Астриков О. О., Тегляев В. А., Павлов М. И., Николін В., Пархомчик В. И., Леонова М. В., Мирончик Т. С., Мисько О. В., Шибалко А. В., Цилько М. В., Гавриченко А. В., Шмигельский В. А.
- Розыгрыш № 3:
Савич И. Е., Шалагина Е. В., Мороз К. С., Цыбульский А. В., Келлер Н. П., Дарашкевич В. В., Мазыньская Н. А., Торопова О. Н., Молокович Д. А., Кононович С. М., Марисич К. В., Коначков О. И., Шиманко Ю. В., Кулик С. В., Хомич Ю. А., Лукьянович М. Л., Колесников О. И., Пчельников А. Г., Чувач Т. К., Воробьева Е. В., Дайнеко С. В., Слещцова С. В., Богиня М. А., Касьянов Н. П., Стрижков А. Г., Пущанков В. В., Малиновская Е. П., Лисовская О. Н., Яценевич Т. С., Смольский В. Г., Статкевич Д. С., Кармызова Е. В., Махан Н. В., Гавриченко Д. В., Супрон Н. С., Зеленковский М.
- Розыгрыш № 4:
Беляев В. В., Коцкая Н. А., Ярош И. А., Маликова К. А., Денисов Д. С., Войтушко С. В., Булай Ю. Н., Черниченко А. И., Стриж Д. О., Филонов Д. О., Шащенко В. В., Шащенко В. А., Шурко М. В., Игнатев Н. Н., Анашко С. В., Цыганков М. Н., Пулято К. С., Боголепова В. В., Болтик В. В., Белогорская Е. Г., Барановский С. Н., Тесовец А. С., Мигун Н. И., Евстигнеева Д. С., Куринова Е. В., Шатерник А. Г., Артемичев В. Л., Лобан С. М., Горощеня Е. И., Зеленковский М. С., Бодаль А. В., Дмитриченко Л. А., Войтенков В. И.
- Розыгрыш № 5:
Глушко В. Г., Астахонок Р. А., Берёзов Н. В., Суздальцев С. В., Горбан С. В., Осипова С. Н., Хоревец А. А., Прокопович А. Б., Казакевич Л. В., Коньшова Р. А., Черныш Е. П.
- Розыгрыш № 6:
Денисов С. В., Милыева Е. И., Дедович Д. И., Пивоварчик А. В., Новицкий С. И., Дадаян А. Э., Велько В. Н., Кочев А. С.
- 7.2. Приз: **Денежный приз в размере 1 033 409 бел. руб. в том числе подоходный налог.**
Розыгрыш № 1:
Тышко Т. В., Глинка Е. А., Рекович З. А., Кулик А. А., Голович Е. В., Бразовский В. В., Максимук З. Г., Макарович Е. В.

Мягкая игрушка «Овечка» x486

Денежный приз 1.000.000 руб. x108

Денежный СУПЕРПРИЗ 10.000.000 руб. x1

ТЕХНО

Prestigio

7.3. Приз: **Суперприз в размере 11 260 682 бел. руб. в том числе подоходный налог.**
Розыгрыш от 23.01.2015 г.:
Чайковская Е. А.
8. Телефонный для справок: городской телефон: 8 017 396 53 11, МТС/Volcom: 8 820 0321 0034.
Полные правила рекламной игры были опубликованы в газете «Звезда» от 10 декабря 2014 г. и на сайте: www.korona.by.

СЁННЯ

Сонца

Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск — 9.04	17.42	8.38
Віцебск — 8.58	17.27	8.29
Магілёў — 8.54	17.32	8.38
Гомель — 8.44	17.35	8.51
Гродна — 9.18	17.58	8.40
Брэст — 9.12	18.05	8.53

Месяц


Першая квадра 27 студзеня. Месяц у сусор'і Цяльца.

Імяніны

Пр. Гаўрылы, Івана, Паўла, Прохара. К. Карыны, Аугустына, Валерыя, Пятра.



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Ясі шмат — лішак адкладаецца ў тлушч. Ясі мала — арганізм думае, што чакаюць дронныя часы, і пачынае назапашваць тлушч. Ніводнага шанцу, чорт пабары, ніводнага шанцу...

— Быў у знямігах на абедзе. Увесь сервіз у іх — з чыстага золата! Нават нажы!

— Няўжо? А ну пакажы!

Праверка лічылніку халоднай і гарачай вады паказала, што жыхары не толькі не карыстаюцца гарачай вадой, але і запампоўваюць яе назад у вадаправод.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н.КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, А.ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, А.СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦМОШЫК

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда»».

АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьму — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, аддзячэння за выпуск дадатка: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовыя самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

(для зваротаў): zvarot@zviazda.m